



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АДЗНАЧАЕ МАГЧЫМАСЦЬ ЯКАСНАГА РЫЎКА ў СУПРАЦОЎНІЦТВЕ ПАМІЖ БЕЛАРУССЮ І СІРЫЯЙ

У Беларусі з афіцыйным візітам знаходзіцца
Прэзідэнт Сірыі Башар Асад

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адзначае магчымасць якаснага рыўка ў супрацоўніцтве паміж Беларуссю і Сірыяй. Аб гэтым кіраўнік Беларускага дзяржаўнага заявіў учора на сустрэчы з Прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам у пашыраным складзе, перадае БЕЛТА.



Фота БЕЛТА.

«Упэўнены, што мы значна пашырым двухбаковыя гандлёва-эканамічныя сувязі. Для гэтага ў нас ёсць усё, і найперш палітычная воля кіраўніцтва абедзвюх дзяржаў», — кажаў Аляксандр Лукашэнка. Ён адзначыў зацэлянасць дзвюх дзяржаў у рэалізацыі канкрэтных сумесных праектаў на тэрыторыі Сірыі, у тым ліку па стварэнні СП па вытворчасці аўтобусаў, аўтамабіляў і іншай тэхнікі. «Сёння і заўтра нашы бізнесмены сустрапаюцца і агавораць канкрэтыя пытанні нашага супрацоўніцтва. У нас зусім няма ніякіх сакрэтаў ад сірыйскай дзяржавы, ад вас, ад сірыйскага народа, і мы гатовыя для вас зрабіць усё тое, што вы жадаеце», — запэўніў Прэзідэнт Беларусі.

Ён выказаў упэўненасць, што сустрэчы і перагаворы ў час візіту Прэзідэнта Сірыі ў Беларусь створаць аснову для якаснага рыўка ў супрацоўніцтве паміж дзвюма краінамі, каб яно сапраўды набыло стратэгічны характар. «Сірыя для Беларусі не толькі перспектывы партнёр у Блізкім Усходзе, але і самы блізкі сябар», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Звяртаючыся да Башара Асада, кіраўнік беларускай дзяржавы сказаў: «У ходзе перагавораў у вузкім складзе мы прынялі шэраг вельмі важных рашэнняў, якія дадуць нам магчымасць хутэй рушыць наперад у рэалізацыі канкрэтных праектаў».

Аляксандр Лукашэнка запэўніў сірыйскага калегу ў тым, што Беларусь для Сірыі будзе самым надзейным партнёрам і «рэалізоўваць нашы дамоўленасці мы будзем вельмі хутка і энергічна».

Паводле слоў кіраўніка беларускай дзяржавы, Беларусь шчыра захапляецца поспехамі Сірыі ў рэфармаванні эканомікі, прыцягненні замежных інвестыцый у рамках сасцяпальна арыентаванай мадэлі развіцця. «Падобную палітыку праводзім і мы ў Беларусі, — адзначыў ён. — Думаю, што мы павінны наладзіць цеснае ўзаемадзеянне і абмяняцца вопытам работы з замежнымі інвестарамі і рэфармаванню эканомікі».

Беларусь высока цэнціць міжнародныя намаганні Сірыі ў блізкаўсходнім урэгуляванні і адзначае важную ролю гэтай краіны ў падтрыманні рэгіянальнай бяспекі. «Мы салідарныя з патрабаваннямі міжнароднай супольнасці рэалізоўваць законнае права палесцінцаў на стварэнне ўласнай дзяржавы», — заявіў Прэзідэнт Беларусі.

Гаворачы аб стане ўзаемаадносін Беларусі і Сірыі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што апошнія гады назіраецца іх высокая дынаміка ў розных сферах: палітычнай, гандлёва-эканамічнай, гуманітарнай. Разгарнулі сваю работу дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларусі і Сірыі, створана развітая дагаворная база двухбаковых адносін.

Рэалізацыя сумесных праектаў Беларусі і Сірыі будзе садзейнічаць умацаванню бяспекі дзвюх краін, заявіў Аляксандр Лукашэнка. «У нас (Беларусі і Сірыі. — **Завуага БЕЛТА**) ёсць шмат праектаў і напрамкаў супрацоўніцтва, рэалізацыя якіх можа ўмацаваць нас, а значыць і нашу бяспеку, і прымуціць іншых нас павяжаць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў кіраўніка беларускай дзяржавы, беларусы і сірыйцы падобныя тым, што заўсёды змагаліся і змагаюцца за незалежнасць і суверэнiтэт сваіх дзяржаў. «І мы гэта робім у нашых інтарэсах, але не на шкоду іншым дзяржавам. Мы нікому не імкнемся навязваць сваю волю», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

У БЕЛАРУСІ ў 2010—2015 ГАДАХ БУДЗЕ ПАБУДАВАНЫ 161 АБ'ЕКТ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТЫКІ

Кіраўнік Беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 24 ліпеня ў час рабочай паездкі ў Брэсцкую вобласць запатрабаваў перастаць закупляць імпартную сельгастэхніку, аналагі якой вырабляюцца ў Беларусі.

«Нам трэба перастаць купляць імпартную тэхніку», — сказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, імпартная тэхніка добра працуе, але праз некалькі гадоў пачынае «сыпацца», а запчасткі для яе дорага каштуюць. «Калі важна кожная гадзіна, імпартны камбайн можа прастойваць некалькі дзён у чаканні запчастак. Гэта сабылства з імпартнай тэхнікай трыба заканчваць. Нашы камбайны не горшыя, падмаюць збожжа яны не горшы. Трэба купляць айчыныя, гэта скорасць, тэмпы, і ёсць з каго спягнаць», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Як далажыў Прэзідэнту губернатра Брэсцкай вобласці Канстанцін Сумар, уборка ў рэгіёне ідзе поўным ходам. Аграры выйшлі на тэмпы больш як на 5 працэнтаў запланаванай плошчы штодзень. Усё ў вобласці ўборана 32,5 працэнта плошчы збожжавых (без уліку кукурузы). Плянучэца, што асноўную масу збожжя ў Брэсцкай вобласці ўсё адна ўбярэ праз 12—15 дзён.

Наведваючы адно з палёў ААТ «Агра-Калядзічы» з азімым трыцкале, Прэзідэнт даў высокую ацэнку атрыманаму ўраджаю. «Поле ідэальнае, размовы няма», — сказаў ён. У час гутаркі з кіраўніцтвам гэтага сельгаспрадпрыемства было адзначана, што калі правільна наладзіць тэхналагічны працэс, то, нягледзячы на складаныя ўмовы надвор'я, можна атрымаць добры ўраджай.

Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў працу камбайнераў, якія ў гэты ў прамым сэнсе гарачыя дні працуюць на палях. «Мы ім дзякуй яшчэ скажам на «Дажынках», але яны проста героі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт прамаўляў з камбайнерамі, пацкавіў іх меркаваннем аб якасці беларускай тэхнікі. Яны пацвердзілі, што айчыныя камбайны даюць магчымасць хутка і без страт праводзіць уборку ўраджаю. Была выказана заўвага, што гэту сельгастэхніку можна было б аснашчаць больш магутнымі рухавікамі, і кіраўнік дзяржавы паабяцаў звярнуць на гэты нюанс увагу кіраўнікоў адпаведных прадпрыемстваў.

Асобна Прэзідэнт закрануў стан меліяраваных зямель паблізу Бела-вежскай пушчы. Паводле яго слоў, частка з іх знаходзіцца ў дрэнным стане і выкарыстоўваецца неэфектывна. У прыватнасці, ён указаў на неабходнасць установаў агароджы для аховы ўраджаю ад дзікіх жывёл. «Трэба прывесці ў парадак гэтыя землі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі вызначаны механізм аплатнага і бязвыплатнага адчужэння дзяржаўнага жылля

У Беларусі вызначаны дакладны механізм аплатнага і бязвыплатнага адчужэння дзяржаўнага жылля, перадачы яго ў межах рэспубліканскай уласнасці, а таксама набыцця жылля памішканняў ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь. Адпаведны ўказ № 388 «Аб парадку распаўсюджвання дзяржаўнага жылля ў спецыяльных фондах» Прэзідэнт Беларусі падпісаў 26 ліпеня.

Дакумент прыняты ў мэтах комплекснага рэгулявання прававых адносін па распаўсюджванні дзяржаўнага (рэспубліканскага) жылля спецыяльнымі фондах.

Ва ўказе вызначана кампетэнцыя дзяржаўных органаў па распаўсюджванні заамацаванымі за імі жыллымі памішканнямі, а таксама жыллымі памішканнямі, што зна-

ходзяцца ў аперацыйным кіраванні або гаспадарчым веданні падпарадкаваных ім рэспубліканскіх юрыдычных асобаў (які ўваходзяць у іх склад) або перададзены ў бязвыплатнае карыстанне недзяржаўных юрыдычных асобаў.

Устаноўлена, што па рашэнні дзяржаўных органаў жылля памішканні могуць быць адчужаны работнікам, якія знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Продаж жылля памішканняў такім грамадзянам будзе ажыццяўляцца па азначаным кошыце (але не вышэй за рыначны).

Адчужэнне жылля памішканняў, што знаходзяцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь, грамадзянам, якія не знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, а таксама юрыдычным асобам па бязвыплатнай або аплатнай аснове і продаж жылля памішканняў на аўкцыёне будзе ажыццяўляцца па рашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Па рашэнні ўрада, узгодненым з кіраўніком дзяржавы, будзе ажыццяўляцца бязвыплатная перадача ў камунальную ўласнасць жылля

ПАРЫЖСКІ СМАК СПАЎГАРАДСКАГА МАЛАКА



Фота Ірыны САВОСНЯЙ.

Асабістая гаспадарка

Спякотнае надвор'е б'е па кішні гаспадары з вёскі Хварасцяны Слаўгарадскага раёна Аляксандра Масюковіча. Кожная з 5 кароў дае меней малака, чым звычайна. Няма дастойнага травасцю для нарыхтоўкі кармоў на зіму. Але заўсёды аптымістычна настроены Аляксандр не сумуе: прабівацца праз цяжкасці да парадку ў гаспадарцы яму і яго жонцы Людміле не ўпершыню. План дзейнаў прасты: «Будзем працаваць!»

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ТАЎКАТНЯ НА LOVE PARADE У ГЕРМАНІІ: 19 ЗАГІНУЛЫХ

19 чалавек сталі ахвярамі масвай панікы, якая ўтварылася ў выніку таўкатні на штогадовым музычным фестывалі «Парад каханьня», што праходзіў у нямецкім горадзе Дуйсбург.

Каля 100 чалавек атрымалі раненні, траўмы дзясяткаў людзей ацэньваюцца як сур'ёзныя. Прычынай таўкатні сталі спробы ўладаў спыніць тысячы людзей, якія хацелі пракарацца на тэрыторыю правядзення «Парада каханьня». Паніка, якая прывяла да трагедыі, узнікла ў тунэлі на ўваходзе да месца правядзення традыцыйнага шоста прыхільніцкага экстрэмальнага музыкі.

Арганізатары фесту чакалі, што мерапрыемства наведвае не больш за мільён чалавек, у сапраўднасці ж на «Парад» сабралася каля 1,4 мільёна. Паліцыя перакрыла доступ да месца правядзення фестывалю, асцерагаючыся за надзею вялікага наплыву людзей, заклікаючы па гучнагаварыцелях вярнуцца назад тым, хто спрабаваў прайсці на мерапрыемства. У гэты момант і пачалася паніка. Як сказаў сведка ў інтэрв'ю газеце Bild, людзям «не было куды бегчы», «іх трэба ўціскалі ў сцяну». З-за велізарнай колькасці людзей да параненых не маглі падыйсці ўрачы. Гарадзкія ўлады вырашылі не праводзіць неадкладнай эвакуацыі з тэрыторыі «Парада каханьня», асцерагаючыся, што гэта выклікае яшчэ большую паніку. Аўтар ідэі «Парада» вядомы дызайн і музыкант доктор Мотэ ўсклаў усю віну на арганізатараў мерапрыемства.

«Парад каханьня» ўпершыню быў праведзены ў 1989 годзе як мірная дэманстрацыя пад дэвізам «Свет, радасць, пражыццё». З часам «Парад каханьня» стаў вельмі важным музычным фестам на вольным паветры.



ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ ПАВІНШАВАЎ

ад імя беларускага народа і сябе асабіста старшыню Дзяржаўнага Савета і Савета Міністраў Кубы Рауля Кастро і кубінскі народ з дзяржаўнымі святамі — Днём нацыянальнага паўстання. Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў імкненне Беларусі да далейшага пашырэння стратэгічных адносін з Кубай.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ІНДЗЕЙЦЫ ўзялі ў закладнікі будаўнікоў ГЭС

У бразільскім штаце Мату-Гросу прыкладна 300 індзейцаў з розных плямёнаў узялі ў закладнікі каля 100 рабочых, занятых на будаўніцтве ГЭС «Дарданелш» на рацэ Арыпуана.

Індзейцы нанеслі баявую разамлёўку і пратэстоў супраць будаўніцтва ГЭС на зямлі, якую яны лічаць святой. Праэтстанты акружылі тэрыторыю будоўлі і патрабуюць кампенсацыю за апаганненне святыні. Пры гэтым яны патрабуюць не грошай, а зацвярджэння ўладамі праграмы рэабілітацыі пацярпелых земляў. Гвалт індзейцы не прымянялі. Аднак калі іх патрабаванні не будуць выкананы на працягу двух дзён, яны прагнажуюць падпаліць будоўлю. У сувязі з гэтым кіраўнікі будаўніцтва асцерагаюцца за лёс рабочых, заблакаваных там.

ФАТАГРАФІЯ ДЖОЛІ КАШТАВАЛА СУПРАЦОЎНІКУ ГАСЦІНІЦЫ ПРАЦЫ


Супрацоўніка маскоўскай гасцініцы Ritz Carlton звольнілі за спробу сфатаграфіраваць галівудскую актрысу Анджаліну Джолі на мабільным тэлефоне.

Перад тым, як прыехаць у Маскву, знакамітая запатрабавала забараніць у гасцініцы любую фота- і відэаздымку. Актрыса спынілася ў Ritz Carlton разам са сваімі чатырма дзецьмі. Яна прыйшла ў расійскую сталіцу на прэм'еру шпільскага фільма «Солт», дзе іграе галоўную ролю.

КІТАЕЦ 3'ЕЎ БОЛЬШ ЗА ТЫСЯЧУ ЛЯМПАЧАК

52-гадовы Ван Дзюнь прарглынуў ужо звыш тысячы лямпачак. Паводле слоў мужчыны, сваю першую лямпачку ён з'еў ва ўзросце 12 гадоў, паспрацаваўшыся. Неўзабаве пасля незвычайнай трапезы хлопчык адчуў асалоду, і з тых часоў у яго рацыён увайшла шклянца «грушчы».

Цяпер кітаец ужывае каля 25 лямпачак штомесяц. Ён становіцца нервовым і раздражняльным, калі доўга не можа дазволіць сабе любых ласунак. Дзюнь сцвярджае, што яму вельмі падабаюцца лямпачкі з кашай і хлебам. Незвычайна прыхільнасць нават да мужчыны магчымасць зрабіць — ён выступае ў цырку як адзіны чалавек у свеце, які есць лямпачкі. Аднак з-за гэтай асаблівасці ад Дзюня сышла яго жонка. Пасля агляду кітайца медыкі ўстанавілі, што паглынаны лямпачка не прыносіць ніякай шкоды арганізму ўнікама. Але, па меркаванні спецыялістаў, Дзюню лепш завязаць з гэтай «дыетай», паколькі шкода ў яго цэле можа пашкодзіць унутраныя органы.



Вяртанне ў Баркалабава

24 ліпеня знакамты Баркалабаўскі абраз Божай Маці, які народ шануе як чудатворны, вярнуўся ў родны манастыр. «Гэта вялікая падзея: Баркалабаўская Божая Маці была ў гасцях, а цяпер яна ідзе дадому», — так вітала славыта абраз сцігуменна Антонія.

У 1659 годзе рускі князь Пажарскі спыніўся на шляху ў Баркалабаўскі манастыр. Паводле падання, абраз быў у вайсковым абозе, які цудоў-

ным чынам не мог крунуцца з месца пры ад'ездзе з Баркалабава. Тады князь падараваў прыгожую вывух Божай Маці і дзіцяці Хрыста манастыру. Калі манастыр за савецкім часам зачынілі, абраз захоўваў манашкі і простыя людзі. Пасля вайны яны перадалі каштоўнасць у Быхаўскую Свята-Троіцкую царкву. Гэта адбылося ў 1954 годзе: дата цяпер вядомай дакладна, бо калі абраз знялі са сцяны, там сталі менавіта гэтыя лічбы.



Фота Ірыны САВОСНЯЙ.

СПЯКОТА АДПУСЦІЦЬ НА ФОНЕ МОЦНЫХ ДАЖДЖОЎ

Гэтымі днямі тэрыторыя Беларусі трапіла ў зону кантрасных атмасферных франтоў, якія падзялілі краіну на «халаднаваты» і «цёплы рэгіён». Сёння пачаўся прайдуць кароткачасовы дажджы, месцамі навальніцы і моцныя ліўні, паведамляе рэдакцыя галоўнага сіноптыка Рэспубліканскага гідрометэцэнтра Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.

Вецер у аўторак паўднёва-ўсходні, пры навальніцах парывісты да 15—20 м/с. Тэмпература паветра будзе вагацца ад 21 градуса на паўднёвым захадзе, да 34 — на ўсходнім м'якы краіны. У сераду халодны фронт будзе гаспадарыць на паўднёвым захадзе, дзе чакаецца не больш за 19—21 градус, у цэнтры краіны — 22—29, а на ўсходзе — да 30—33 градусаў. Толькі ў чацвер свежае паўночнаўрапейскае паветра агоніць спякотныя «субтропікі» ў бок Смаленскай вобласці. На большай частцы тэрыторыі краіны дажджы і навальніцы, месцамі вельмі моцныя. Пры навальніцах магчымы град і шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ўначы — 13—20, удзень — 18—25, а вось на паўночным усходзе — яшчэ да 29 градусаў.

Беларускія сіноптыкі упэўненыя, што бліжэй да выхадных надвор'е палешыцца. Атмасферны ціск пачне павялічвацца, а халоднае паветра будзе прагнавацца. Невялікія кароткія дажджы будуць толькі месцамі. Тэмпература паветра ўначы 10—17, удзень у пятніцу — 20—27, у суботу — 22—29, а 1 жніўня зноў пачне прылягаць — да 24—30 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.



Намалочана тыс. тон Уборана % Ураджайнасць ц/га

ПУЦЁўКА З ГАРАНТЫЯЙ ЯКАСЦІ

У БЕЛАРУСІ павялічана магчымасць для санаторна-курортна-га лячэння ветэранаў і інвалідаў. Ужо ў гэтым—наступным гадах дзякуючы будаўніцтву новага спальняга корпуса на 108 месцаў стане большай умшчальнасць спецыялізаванага санаторыя «Белая Вежа» ў Каманецкім раёне. А ў перспектыве Міністэрства працы і сацыяльнай абароны мае намер ставіць пытанне аб пашырэнні санаторыя для інвалідаў з парушэннямі апорна-рухальнага апарату «Вяжучы» на Маладзечаншчыне. «Магнутасць» гэтай здарэніцы могуць узрасці практычна ўдвая — да 250 месцаў. Прычым становаць разнае на «Вяжучы» дасць адрозду два вынікі: задавальненне попыту на пуцёўкі і зніжэнне іх сабекошту. І разам з тым на сёння гэта — задача не адзіная. Паводле слоў міністра Марыяны Шчоткінай, найбліжэйшым часам не менш важна палешыць камфорт і якасць паслуг у сацыяльных установах краіны.

Адпачынак больш чым з сотняй медпалуп

30-кіламетровая аддаленасць ад Маладзечна, сасновы лес, маляўнічыя берагі Віліі плюс грыбніча-агадныя мясціны — «пляцоўка» для санаторыя «Вяжучы» была выбрана невыпадкова. У Беларусі гэта спецыялізавана здарэніца для інвалідаў найбольш «маладая», што само па сабе з'яўляецца бяспрэчнай перавагай. Аднак дзесяць гадоў з моманту адкрыцця — таксама «ўзрост». Таму сёння, дзякуючы ўрадаваму рашэнню аб выдзяленні дадатковых сродкаў на набыццё мэблі айчынскай вытворцаў, у «Вяжучы» ідзе актыўнае абнаўленне інтэр'ера. А плюс да ўсёго будучага новы лячэбны корпус з басейнам.

Методы санаторна-курортнага лячэння інвалідаў змяняюцца, для людзей з абмежаванымі магчымасцямі прызначаюцца неабходныя новыя працэдурны, аднак, на жаль, аказваць поўны набор такіх працэдур нам цяжка па вельмі прастай прычыне — малых плошчах, — адзначае галоўны ўрач рэспубліканскага санаторыя «Вяжучы» Уладзімір Буйко. — У сувязі з гэтым узнікла патрэба ў будаўніцтве новага лячэбнага корпуса. У выніку мы зможам прапанаваць увес комплекс фізіятэрапеўтычнага лячэння і да таго ж — з выкарыстаннем самага сучаснага абсталявання. Прычым умова наконст абсталявання прычынювае: па сутнасці «Вяжучы» — адзіны спецыялізаваны санаторы для інвалідаў з парушэннямі апорна-рухальнага апарату, і ў прыватнасці — для інвалідаў на калыхах.

Здачу ў акупляццёў новага лячэбнага корпуса ў «Вяжучы» запланавана на 2012 год. А ўжо сёння зноў жа новы лячэбны корпус адчыніцца і ў іншай здарэніцы — Рэспубліканскім санаторыі для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў «Бярэзіна» ў Барысаве.

АУКЦЫОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ WWW.RLT.BY

КУП «Мінскай абласной центр учета недвижимости» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Дзержинский райагросервис» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже нефтебазы, расположенной по адресу: Мінская обл., г. Дзержинск, пер. Коммунистический, 16, в составе: административное здание (инв. № 620/С-23571), об. пл. 58,6 кв.м; насосная (инв. № 620/С-23574), об. пл. 38,3 кв.м; склад (инв. № 620/С-23572), об. пл. 42,2 кв.м; бытовое здание (инв. № 620/С-23577), об. пл. 48,9 кв.м; производственно-бытовое здание (инв. № 620/С-23572), об. пл. 77,9 кв.м; гараж (инв. № 620/С-23573), об. пл. 70,8 кв.м; подьездной железнодорожной путь; ограждение с воротами; асфальтная площадка (об. пл. 1800 кв.м); эстакада (об. пл. 208,55 кв.м); ливневая канализация; емкость для хранения ГСМ РГС-75 (8 шт.); емкости для хранения ГСМ (400 м³; 240 м³; 423 м³; 425 м³ (2 шт.)); емкости для хранения ГСМ РВК-100; РВК-200 (238 м³); пожарный водоем; установка нижнего слива-налива нефти и нефтепродуктов УСН-175 (3 шт.); установка нижнего слива-налива нефти и нефтепродуктов УСН-150-ХЛ1 (3 шт.); залиное устройство УВН (6 шт.); насос 6НКС9х1 (2 шт.); насос Р3-30и; насос Р3-4,5; насос ВВН-1,5; мотопомпа МП-800Б-01.

Начальная цена с НДС — 2 549 718 433 бел. руб.

Площадь земельного участка 2,7534 га.

Задаток в сумме 50 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 150001357, УНП 690324015 КУП «Мінскай абласной центр учета недвижимости».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором аукциона.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 27.08.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.08.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.



ПАЛІТЫЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ З СІРЬЯЙ ХАРАКТАРЫЗУЕЦЦА ВЫСОКІМ УЗРОЎНЕМ УЗАЕМАРАЗУМЕННЯ І ДАВЕРУ

Аб гэтым у інтэр’ю сірыйскай газеце «Аль-Ватан» заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, перадае БЕЛТА.

«Яшчэ з Прэзідэнтам Сірыі Хафезам аль-Асадам мы дамовіліся, што ў нас не будзе закрытых для абмеркавання тэм. І гэта вельмі каштоўна. Нашы краіны займаюць падобныя пазіцыі па многіх актуальных міжнародных пытаннях, паколькі і Беларусь, і Сірыя добра ведаюць цану незалежнасці і пастаянна адштурхваюць на сабе націск моцных дзяржаў свету. Таму мы разам адстоіваем ідэю шматпалярнага свету, выступаем за справядлівае ўладкаванне свету і супраць дваіных стандартаў у міжнародных адносінах».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што паміж краінамі актыўна ажыццяўляюцца дубокавыя кантакты. У першым паўгоддзі 2010 года адбыўся абмен візітамі кіраўнікоў парламентаў, развіваліся кантакты паміж міністэрствам замежных спраў і па лініі буйных прамысловых прадпрыемстваў. Намешчалася дынаміка і ў гандлёва-эканамічных адносінах. Апошнія два гады гандлёвы абарот паміж Беларуссю і Сірыяй склаўся ў межах \$85 млн.

Але развіццё дубокавых адносінаў не абмяжоўваецца сферамі палітыкі і эканомікі. У красавіку 2010 года ў Беларусь з поспехам прайшлі Дні культуры Сірыі. Да гэтага, у 2008 годзе, у Сірыі прайшлі Дні культуры Беларусі. Развіваецца супрацоўніцтва ў сферах адукацыі, спорту, іншых гуманітарных галінах.

У Беларусь шчыра вітаюць Прэзідэнта Башара аль-Асада. Яго візіт з’яўляецца першым у Беларусь і таму гістарычным, адзначыў Аляксандр Лукашэнка. «Лічу, што знаёмства з нашай краінай, яе людзьмі, эканамічным патэнцыялам будзе садзейнічаць больш эфектыўнаму выбудоваванню дубокавых адносінаў у будучым», — дадаў беларускі лідар.

Асаблівы прагрэс у супрацоўніцтве паміж дзвюма краінамі, паводле слоў Аляксандра Лукашэнькі, за мінулы час дасягнуты ў эканамічнай сферы. Сірыя стала адным з асноўных рынкуў збыту беларускіх груза-вых аўтамабіляў у далёкім замежжы. З 2001 года на сірыйскім рынку рэалізавана каля 5 тыс. аўтамабіляў MAZ.

Ціпер бакі пачалі прапароўку шэрагу важных для абедвух краін праектаў у сферы машынабудавання. Размова ідзе аб стварэнні па беларускім тэхналогіям зборачных вытворчасцяў грузавікоў, аўтобусў, іншай тэхнікі, экспарт якіх мог бы быць наладжаны і ў усюднія краіны рэгіёна.

Беларусь паслядоўна выступае за нармалізацыю адносінаў з ЗША, заявіў Прэзідэнт Беларусі. «Я ўжо завуляў аб тым, што палітыка адміністрацыі Барака Абама, нацэлена на пошук партнёраў, развіццё адносінаў, заснаваных на ўзаемных інтарэсах і ўзаемнай пазаве, сучуная нашым прынцыпам наладжвання міждзяржаўнага супрацоўніцтва, сярод якіх — шматвектарнасць, сумленнасць і адкрытасць. Менавіта гэтымі прынцыпамі трэба кіравацца амерыканскай адміністрацыі пры рэалізацыі сваёй палітыкі на беларускім напрамку. Хачу падкрэсліць, што Беларусь ніколі не была ініцыятарам пагаршэння адносінаў з ЗША. Беларусь паслядоўна выступае за іх нармалізацыю», — сказаў Прэзідэнт.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнькі, ён зыходзіць з таго, што і Беларусь, і ЗША ў роўнай ступені зацікаўлены ў нармалізацыі адносінаў паміж дзвюма краінамі. «Для гэтага, аднак, патрэбна палітычная воля, трэба адмовіцца ад падыходу і стэрэатыпу, якія зжылі сябе, застарэлыя крыўды і прэтэнзій. У гэтым кантэксце дзевяць эканамічных санкцый ЗША ў дачыненні да аднаго з найбуй-

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АДЗНАЧАЕ МАГЧЫМАСЦЬ ЯКАСНАГА РЫЎКА Ў СУПРАЦОЎНІЦТВЕ ПАМІЖ БЕЛАРУССЮ І СІРЬЯЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ён дадаў, што як Беларусь, так і Сірыя зыходзяць з жадання таго, «каб нашы інтарэсы выконваліся і каб да нашых дзяржаў ставіліся з павагай, як гэта робім і мы». «Мы выступаем супраць любых спосабаў націску, палітычнай гэта, эканамічнай або, не дай бог, ваеннай. Мы цывільізаваныя людзі і патрабуем да нас цывільізаванага стаўлення. Але сваё шчасце як Беларусі, так і Сірыя моцна знайсці толькі самі і ў супрацоўніцтве паміж сабой, каб чым мы дамовіліся з Прэзідэнтам Сірыі», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

У сваю чаргу Прэзідэнт Сірыі Башар Асад выказаў салідарнасць з Прэзідэнтам Беларусі, адзначыўшы неабходнасць процістаяць спробам дыктату з боку іншых дзяржаў. Пры гэтым, упэўнены ён, неабходна палляшчы і развіваць адносіны паміж дзяржавамі ў кожным з рэгіёнаў пасообку і свеце ў цэлым.

Беларусь і Сірыя могуць значна рушыць наперад у палітычнай і гандлёва-эканамічнай сферах, аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі.

«Апошнім часам мы значна рушылі наперад у палітычнай, гандлёва-эканамічнай сферах у нашых адносінах. Але гэта амаль нішто ў параўнанні з тым, што мы можам зрабіць сёння», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Ён звярнуў увагу на падабенства поглядаў Беларусі і Сірыі на свецтаўладкаванне і лічыць, што краіны сёння могуць зрабіць вельмі многае. «Хачу, каб вы ў выніку гэтага візіту пазнаемліліся з нашай краінай, убачылі яе магчымасці. Усё, што вы захочаце, мы гатовы рабіць у Сірыі», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы, звяртаючыся да калегі. Ён пацвердзіў зацікаўленасць Беларусі ў пашырэнні супрацоўніцтва з Сірыяй па многіх напрамках.

«Мы хацелі б ведаць дасканала магчымасці Сірыі, і, калі Сірыя зацікаўлена па якіх-небудзь напрамках супрацоўнічаць з Беларуссю, мы можам быць упэўнены, што мы таксама зробім усё», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. «Вы — нашы сябры. З сябрамі мы ўмеём будаваць адносіны і гатовы зрабіць усё, што вы пажадаеце», — падкрэсліў ён.

Беларускі лідар адзначыў, што з вялікім задаваль-

У БЕЛАРУСІ Ў 2010—2015 ГАДАХ БУДЗЕ ПАБУДАВАНЫ 161 АБ’ЕКТ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТЫКІ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

У якасці асобнай тэмы ў размове былі ўзняты пытанні аб перапрацоўцы малака, у тым ліку з прыцягненнем інвестараў. У двух раёнах рэспублікі — Шклоўскім (Магілёўская вобласць) і Пружанскім (Брэсцкая вобласць) праводзіцца эксперымент па стварэнні малочнасыравінных зонаў. У рамках гэтага эксперыменту на беларускі рынак была дапушчана буйная расійская кампанія «Юнімілк». У Пружанскім раёне гэта кампанія плануе стварыць лінію па вытворчасці ёгуртаў, якія Беларусь сёння імпартаўе.

Аляксандр Лукашэнка нагадуў аб сваім патрабаванні, якое заключаецца ў неабходнасці забяспечэння максімальнай глыбіні перапрацоўкі малака, каб прадукцыя можна было пастаўляць на экспарт. Акрамя таго, умовай работы ў Беларусі з’яўляецца не толькі стварэнне дадатковых магутнасцяў па перапрацоўцы малака, але і развіццё сыравіннай базы. «Жывёла, даільныя апараты і фермы — у гэта няхай уключаюць. Проста так пускaic людзей, якія забяруць сыравіну, — гэта злачыства. Галоўнае — гэта глыбіня перапрацоўкі, а ўся прыбўдка малака павінна ісці на экспарт, малочных прадуктаў нам тут хапае», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. У сваю чаргу рэальнае ўключанасць расійскага інвестара ў вытворчасць на тэрыторыі Беларусі дасць магчымасць у будучым пазбегнуць рознік «малочных войнаў», — перакананы Аляксандр Лукашэнка.

У Пружанскім раёне ў рамках эксперыменту пагадоўе кароў плануецца павялічыць у два разы, паралельна ствараючы новыя фермы. Калі эксперымент у абодвух раёнах дасць добрыя вынікі, такі падыход будзе распаўсюджаны на ўсю рэспубліку. У цэлым, гаворачы аб неабходнасці нарочываання экспарту сельгаспрадукцыі, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Калі мы не хочам «каляціцца» за валюту, нам трэба прадаваць на \$7-10 млрд».

Далей кіраўнік дзяржавы наведўў кукурузнае поле, дзе азнаміўся з вынікамі вырошчвання гэтай культуры з насення беларускай селекцыі. Прэзідэнт даў высокую ацэнку ўбачанаму. Як далажыў кіраўніку дзяржавы Канстанцін Сумар, рэгіён поўнаасцоў забяспечвае сябе насеннем кукурузы ўласнай вытворчасці. Раней яго даводзілася закупляць за мяжой, і насенне айчынай селекцыі ўжо дало магчымасць эканамічна калі 3,5 млн еўра.

Азнаёміўшыся з ходам уборкі ўраджаю, Аляксандр Лукашэнка накіраваўся на міні-ЦЭЦ у Пружанска, якая з’яўляецца адным з самых энергаэфектыўных аб’ектаў такога класа, дзюючых у Беларусь. Яна была ўведзена ў эксплуатацыю ў снежні 2009 года. Кошт будаўніцтва склаў крыху менш за \$100 млрд. Эксплуатацыя Пружанскай міні-ЦЭЦ дасць магчымасць штогод зямшачы калі 11 млн куб. м прыроднага газу, а павелічэнне загрузкі тарфяных і лесанарыхтоўчых прадпрыемстваў рэгіёна і стварэння 40 рабочых месцаў на самой ЦЭЦ садзейнічаюць вырошчэнню пшаніцы заняткай насельніцтва.

Ужо за першыя паўгода сваёй работы міні-ЦЭЦ дала магчымасць эканамічна \$13,3 млрд.

Адметнай асаблівасцю праекта Пружанскай міні-ЦЭЦ з’яўляецца прымяненне тэхналогіі камбінаванай вытворчасці электрычнай і цеплавой энергіі з поўнай аўтаматызацыяй усіх вытворчых працэсаў. Ціпер міні-ЦЭЦ забяпечвае калі 60 працэнтаў патрэбнасці Пружан у электраэнергіі. Зімой, пры морозе да 15 градусаў яна забяспечвае цеплавую энергіяй да 80 працэнтаў горада (у перспектыве гэты паказчык будзе даведзены да 95 працэнтаў, калі на ЦЭЦбудуць перападключаны астатнія цеплавая нагрэўкі). Паводле слоў першамай і прэ-м’ера Уладзіміра Сямашкі, «цалкам вырашана праблема з гарачай вадой у Пружанска лётам».

У Беларусі прыбыло 120 бізнес-менежу з Сірыі, якія плануюць гэтымі днямі сустрэцца з беларускімі дзелавымі коламі і абмеркаваць магчымасці супрацоўніцтва. На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, у выніку гэтых сустрэч будзе прапанаваны не толькі шэраг канкрэтных праектаў для рэалізацыі, але і знойдзены новыя напрамкі супрацоўніцтва. «Гэта маштабны візіт, які, думаю, нададзё вельмі сур’ёзны імпульс нашым адносінам», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

Ціпер у якасці паліва на міні-ЦЭЦ спальваюцца драўняныя шчэпкі. Сабектоў генеруіруемай электраэнергіі складае 4,9 цэнта на 1 кВт/гадз., што на 0,7 цэнта танней, чым пры выпрацоўцы электрычнасці з прыроднага газу.

Першы віцэ-прэм’ер запэўніў Аляксандра Лукашэнку, што ўрад выірваў самы лепшы праект міні-ЦЭЦ (фінска). З фініскам бокам прадаўжаюцца перагаворы па закупках абсталявання для будаўніцтва аналагічных ЦЭЦ у Беларусі. Пры гэтым інашэаццам стаяцца дзве ўмовы: знізіць цану на 15—20 працэнтаў і даць беларомкам боку праектнаю дакументацыю, каб можна было стварыць у нашай краіне СП.

Укладзеныя ў праект срэды акупцыца за 12—15 гадоў, пры гэтым тэрмін эксплуатацыі міні-ЦЭЦ — звыш 60 гадоў. Паводле задумы ўрада, Пружанска міні-ЦЭЦ павінна стаць пілотным праектам, па ўзору якога будзе развівацца малая энергетыка ва ўсёй краіне.

Сёння праблемай для рэспублікі застаецца залежнасць у выпрацоўцы энергіі ад прыроднага газу. Уладзімір Сямашка упэўняе, што удзельная вага энергіі, вырабленай з бланкітнага паліва, у паліўна-энергетычным балансе Беларусі павінна да 2020 года знізіцца з 94 працэнтаў да 55 працэнтаў.

Зніжэнню энергазалежнасці ад прыроднага газу будучэ садзейнічаць уводзімыя ў эксплуатацыю ў бліжэйшай пгадгодзі атамная электрастанцыя, ігдра-электрастанцыі, цеплавая электрастанцыя на мясцовых відах паліва, а таксама комплекс ветраных электрастанцый. Шырокі ветрапарк у Беларусі плавуюецца ўвесці ў эксплуатацыю да 2015 года. У выніку прымаема мерай можна будзе знізіць закупку прыроднага газу на 7,5-8 млрд куб.м. «Ёсць розныя метады вырошчання гэтай праблемы. У пачатку наступнага тыдня ўрад прапануе вам разнастайныя варыянты», — адзначае Уладзімір Сямашка, звяртаючыся да Прэзідэнта.

Адным з інструментаў пераадолення энергазалежнасці павінна паслужыць зацверджаная Саветам Міністраў праграма, згодна з якой у Беларусі ў 2010—2015 гадах павінен быць пабудаваны 161 аб’ект малой энергетыкі (з іх — 26 міні-ЦЭЦ), якія будуць працаваць на мясцовых відах паліва.

Азнаёміўшыся з дакладам першага віцэ-прэм’ера, Аляксандр Лукашэнка адборыў урадавую праграму развіцця малой энергетыкі, запатрабавашы пры гэтым павялічыць долю айчынных камплектуючых пры будаўніцтве міні-ЦЭЦ, станцый і кацельняў. «Для такіх аб’ектаў мы павінны вырабляць усё ў сябе, за выключэннем тых ноу-хаў, якія нам не ўдаецца расшыфраваць. Трэба дзейнічаць па-італьянску», — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Мы не будзем усё закупляць за мяжой. У нас раакуплены людзей дастаткова, можам стварыць СП, 95 працэнтаў камплектуючых будзем ствараць тут, у Беларусі, а 5 працэнтаў прывязём, дапусцім, з Фінляндыі».

Аляксандр Лукашэнка, каментуючы выніковасць работы Пружанскай міні-ЦЭЦ як пілотага для Беларусі праекта, сказаў: «З трыціў такой ЦЭЦ вы будзеце рабіць усё са сваёй абсталявання, за выключэннем можа 15—20 працэнтаў. Чаму кітайцы могуць пераймаць замежныя тэхналогіі, а мы не можам? У нас няма лішнэняй валюты, якую мы можам дазволіць сабе прастак так вывозіць за мяжу». Прэзідэнт станоўча выказаўся аб распаўсюджванні па ўсёй краіне вопыту будаўніцтва міні-ЦЭЦ на мясцовых відах паліва. «Гэта вельмі добрая праграма, і мы яе павінны выканаць кроў з носа», — адзначыў беларускі лідар. — Але рабіць гэта трэба па-гаспадарску, без памылкаў і пралікаў». Права на будаўніцтва адной з такіх міні-ЦЭЦ, магчыма, будзе дадзена

Пакідаючы Водны палац, вакол якога пабудаваны новыя дамы, Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў гэтым выпадку вельмі правільна выбраны горадабудаўнічы падыход, пры якім, не закранаючы сельгаскаспадарчых зямель, ствараецца дапушчальна шчыльная забудова.

У час размовы былі закрануты і тэм развіцця аграгатуры ў Белаавежскай пшчы. Прэзідэнт пацікавіўся, як выканаюцца яго даручэнні пабудавання дарогаў вакол пшчы і стварыць аб’екты турыстычнай інфраструктуры. Восенню гэтага года Аляксандр Лукашэнка мае намер наведаць Белаавежскую пшчы і азнаёміцца з вынікамі работы.

На гэтым тыдні кіраўнік дзяржавы таксама плануе рабочыя паездкі ў рэгіёны краіны, каб асабіста кантраляваць ход уборачнай кампаніі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

НА ЖНІВЕ ГАЛОЎНАЕ — ТАКТЫКА

Аптымальны тэмп уборачнай на Вібеішчыне — убіраць да 7% плошчы ў дзень. У гаспадарках ёсць усё неабходнае, каб укладсця ў вызначаныя тэрміны правядзення жніва.

Бадай, скончыліся часы, калі самы пайчоны рэгіён Беларусі часта эксперты называлі тэрыторыі рызьшчюйнага земляробства. Вібеіскаа вобласць упэўнена імкнецца да збору ўраджаю на ўзроўні дзюя мільёнаў тон.

— Так будзе абавязкова. І не ў далёкай перспектыве, — дзеліцца перспектыўнымі планами старшыня Вібеіскага аблвыканкама Аляксандр КОСІНЦ. — А пакуль што трэба ўбараць без страў сёлётнай ўраджаі. Зараз наша задана не толькі апераўтыўна ўбараць збожжавыя з палёў, але і дасвці іх на прыёмныя пункты без страўтаў. Нават самых мінімальных. А гарадскія ўлады павінны не проста, як раней, актыўна дапамагаць самі, чым могуць, вясцюўцам падчас жніва, але і максімальна скаардынаваць работу з адказнымі асобамі на месца. Каб дапамога гараджан падчас жніва была як мага больш эфектыўнай.

Губернатар на днях падчас наведання Докшыцкага раёна аглядаў, які ідзе праца па ўборцы ўраджаю. Падняўся ў кабінку да механізатара. Пацікавіўся — ці задаволены тэхнічай, арганізацыій харчаваньня? Нараканьняў у адказ не пачуў.

— На ўборцы павінна працаваць толькі сучасная энерганасчаная тэхніка. Мы шмат зрабілі для таго, каб абнавіць парк камбайнаў вобласці, наогул усіх сельгаскаспадарчых машын. Многія аграграты ціпер робяць у вобласці, — гаворыць губернатар. — Ужо даўно не новыя «Дон», «Ніву» можна выкарыстоўваць выключна па неабходнасці, у выпадку нечака-

ПУЦЁЎКА З ГАРАНТЫЯЙ ЯКАСЦІ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Тут таксама пачне працаваць уласны басейн, а ў цэлым гэта здраўніца, што спецыялізуецца на хваробах сардэчна-сасудзістай сістэмы, зможа прапанаваць больш за 120 самых розных медыцынскіх працэдур, і ў тым ліку — поўны «набор» магніта-і лазератэрапіі, сухія вуглякіслыя ванны, SPA-тэрапію.

— Некалікі гадоў таму ў нас адчынілася свая водагразеллячэбніца, ціпер заканчваецца рэканструкцыя новага лязьбнага корпусу, а ў далейшых планах — добраўпарадкаванне тэрыторыі і працяг паступовага рамонтну нучынароў, — кажа намеснік галоўна-га ўрача «Бярэзіньі» па медыцынскай частцы Таццяна НОВІК. — Бо ў наступным годзе нашаму санаторыю спюіццаца 30 гадоў, і з улікам гэтага натуральна пастаеае пытанне камфарту. Асабліва калі ўсё пад увагу адну акалічнасць: сюды едуць не толькі на льготных умовах — многія ён супраць купіць пшчюўку за поўны кошт.

І Басейн — таксама дарчы
Рэспубліканскі санаторый для ветэранаў ваіны і працы ў Ждано-вічах пад Мінскам — установа таксама з 30-гадовай гісторыяй. Ад-сюль і свае «балочная кропкі». Так, лётас тут была праведзена заме-на сістэм водазабеспячэння і цепла-трасы, у планах на наступны год — замена сістэмы ацяплення на пасрэдна ў карпусах. А сёння ў ін-тэрнаце праводзіцца ўцяпленне будынкаў і рэканструкцыя медыка-адміністрацыйнага корпусу.

— Да медыка-адміністрацыйна-га корпусу робіцца прыбудова, у якой будзе навеялік басейн, ляз-ня, зала лязьбнай фізкультуры, кабінеты спеліячэння і голка-рэспектарацыі — словам, з’явіць-ца усё, чаго не хапае нам сёння, — распадае дырэктар Рэспублі-канскага інтэрната ветэранаў ваіны і працы Мікалай Дзядэнка. — Заканчэнне рэканструкцый за-планавана на наступны год, пры-чым пасля гэтага асноўныя рабо-ты па сутнасці будучэ выкананы. Застаецца хіба што ландшафтны дызайн і, зразумела, паступовы рамонт пакоюў.

Колькасць скаргаў зменшаць… метры?
Магчымасць атрымання інвалі-даў тэхнічных сродкаў раабілітацыі перш-наперш вызначае адно: сёння звыш 70 працэнтаў гэтых сродкаў вырабляецца непасрэдна ў нашай краіне. Прычым сам асартымент айчынных вытворцаў паступова па-шыраецца — дастаткова ўгэдаць асааенне Беларускай пратэзна-ар-тапедычным аднаўленчым цэнтрам калясак з электрапрывадам. Зрэш-ты, таксама не скарот: «лінейка» вырабаў цэнтра можа быць боль-шая, а якасць тэхнічных сродкаў раабілітацыі — лепшай.

— Трэба пагадзіцца, што прэ-тэнзіі да тэхнічных сродкаў раабі-літацыі ёсць, аднак шмат у чым яны маюць аб’ектыўнае тлумачэн-не — з-за «дыфіцыту» вытворчых плошчаў мы не можам устанавіць і пацаць выкарыстанне найноўша-га тэхналагічнага абсталявання,

— аднак пры гэтым тут павін-ны змяняцца падыходы — мы буд-зем надаваць асаблівае ўвагу дызайну, — падкрэслівае міністр. — Настаў за насрціце адсыці ад саавецкіх традыцый — ад фарба-вання ітэраў’ераў ў «казарменны» сінія ці белыя колеры, ад упрыга-жэннў са штурчых кветкаў. Пад-бор каляр’овай гамы, мэблі, фіра-нак — усё гэта дробязь павінны ствараць людзям добры настрій. Прычым кожная сацыяльная ўста-нова мусіць мець сваю і да таго ж адметны стиль.

Адначасова сацыяльнаы ўста-новы прапануюць новыя паслугі. У спецыялізаваных санаторыях ужо з’яўляюцца нумары павыша-най камфортнасці, стварэнне такіх нумароў будзе весіцца і ў да-мах-інтэрнатах — для часовага пражывання пенсіянераў і інвалі-даў на ўмовах аплаты. Падобная прапанова, мяркую міністр, стане запатрабаванай — скажам, у вы-падку неабходнасці доглядду па-чырцаўкаю на перыяд ад’езду іх дзядзіёй на адпачынак у водпуску.

— Ёсць намер адрацаваць і некаторыя іншыя напрамкі, на-прыклад, аказанне сацыяльных паслуг на ўмовах рэнты, — зна-чае Марыяна Шчоткіна. — А плюс да таго нельга забывацца на маг-чымасці атрымання дапамогі па месцы жыхарства. У гэтым плане перш-наперш неабходна займацца актыўным развіццём працоўных майстэрнў для інвалідаў, а такса-ма выязных гаспадарчых брыгад.

Сяргей ГРЫБ.
Барысаў — Маладзечна — Мінск.

																		
УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 18 августа 2010 года ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:																		
<table><thead><tr><th>Номер лота</th><th>№ 1</th><th>№ 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Наименование и характеристики имущества, выходящего в состав лота</td><td>- помещение склада общей площадью 1015,5 кв. м; расположено на 3-м этаже</td><td>- помещение склада общей площадью 1905,1 кв. м; расположено на 4-м этаже</td></tr><tr><td>Местонахождение имущества</td><td>г. Минск, ул. Маяковского В.В., д. 176, пом. 311</td><td>г. Минск, ул. Маяковского В.В., д. 176, пом. 402</td></tr><tr><td>Собственник имущества</td><td colspan="2">ОАО «Камволь», г. Минск, ул. Маяковского, 176</td></tr><tr><td>Начальная цена</td><td>1 435 785 000 белорусских рублей</td><td>2 689 485 000 белорусских рублей</td></tr><tr><td>Сумма задатка</td><td>140 000 000 белорусских рублей</td><td>260 000 000 белорусских рублей</td></tr></tbody></table>	Номер лота	№ 1	№ 2	Наименование и характеристики имущества, выходящего в состав лота	- помещение склада общей площадью 1015,5 кв. м; расположено на 3-м этаже	- помещение склада общей площадью 1905,1 кв. м; расположено на 4-м этаже	Местонахождение имущества	г. Минск, ул. Маяковского В.В., д. 176, пом. 311	г. Минск, ул. Маяковского В.В., д. 176, пом. 402	Собственник имущества	ОАО «Камволь», г. Минск, ул. Маяковского, 176		Начальная цена	1 435 785 000 белорусских рублей	2 689 485 000 белорусских рублей	Сумма задатка	140 000 000 белорусских рублей	260 000 000 белорусских рублей
Номер лота	№ 1	№ 2																
Наименование и характеристики имущества, выходящего в состав лота	- помещение склада общей площадью 1015,5 кв. м; расположено на 3-м этаже	- помещение склада общей площадью 1905,1 кв. м; расположено на 4-м этаже																
Местонахождение имущества	г. Минск, ул. Маяковского В.В., д. 176, пом. 311	г. Минск, ул. Маяковского В.В., д. 176, пом. 402																
Собственник имущества	ОАО «Камволь», г. Минск, ул. Маяковского, 176																	
Начальная цена	1 435 785 000 белорусских рублей	2 689 485 000 белорусских рублей																
Сумма задатка	140 000 000 белорусских рублей	260 000 000 белорусских рублей																
На продаваемое имущество обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, примененных экономических санкций. Продаваемое помещение обременено арендой.																		
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальной предприниматель); согласие в правах и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.																		
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 1530011331; УНП 190398583.																		
Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.																		
Победителем торгов признается участник, предложивший наименьшую цену за продаваемый лот. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.																		
Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.																		
Аукцион состоит в 18 августа 2010 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 27.07.2010 по 16.08.2010 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.																		
Телефон для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости» (ул. К. Маркса, 39, 220030, г. Минск).																		
Директорат Института журналистики БДУ выказвае глыбокае спачуванне дацэнтну кафедры ўзбешчання і радзівьяччання Данату Лявонцэвічу Яканку ў сувязі са смерцю МАЦІ.																		

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У пасёлку Бягомль Докшыцкага раёна адчынілася новая аўтастанцыя. Па сваёй тэхнічнай «начыненні» і шматфункцыянальнасці яна ўнікальная сярод тых, што дзейнічаюць у глыбініцы. Бачылі б вы, напрыклад, які тут цудоўны лакай маці і дзіцяці: з ложкамі для адпачынку, цацкамі, мікрахвалёўкай, душавым пакоем. Есць на сельскай станцыі і прыбярэжны для інвалідаў. Вядзецца віданазіранне за парадкам.

Як паведаміў «Звяздзе» Аляксандр СЕМЯНЦ, генеральны дырэктар рэспубліканскага прадпрыемства «Віцебскаблудатранс», цяпер білеты тут можна купіць і браўнаваць на ўсе маршруты па краіне. У перспектыве такім жа чынам можна будзе набыць і чыгуначныя білеты, і авіябілеты.

Яшчэ гэтая станцыя — першая з сельскіх, на якой выкарыстоўваецца сістэма спадарожнікавай навігацыі для кантролю за ўсімі аўтобусамі, «маршруткамі», што абслугоўваюць пасажыраў.

3,5 мільярда рублёў уклалі, каб аўтастанцыя ў глыбініцы атрымала сучасны выгляд. Яе пабудавалі фактычна за 11 месяцаў. І гэта час ад праектавання да запуску ў эксплуатацыю.

Губернатар Віцебскай вобласці Аляксандр КОСІНЦ прысутнічаў на цырымоніі адкрыцця станцыі. Ён адзначыў, што ў Докшыцкім раёне за апошні час многае зроблена для павышэння якасці жыцця людзей.

— Гэтая станцыя — не проста месца, куды заходзяць людзі, каб купіць білеты, — сказаў губернатар. — Дарчы, зрабіць гэта цяпер можна хутка, без вялікай чаргі, у камфортных умовах. Гэта — цэлы сучасны комплекс. Унутры добрая кавярня, пакой адпачынку. Аўтастанцыя ў пасёлку з населенцтвам каля 1,2 тысячы чалавек стала адной з прыкмет сённяшняга дня рэспублікі, дзе і ў малых населеных пунктах цывілізацыі не меней, чым у сталіцы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. Бягомль — Віцебск.

Камандзіроўка па пісьме



У «Звязду» прыйшоў ліст з Баранавічу, які падпісалі 27 чалавек — жыхары дома № 42 па вуліцы Прамысловай. Вось і даяўляе разбірацца ў сітуацыі, якая склалася ў гэтым жылльвым кааператыве.

У 1990 годзе Баранавіцкі камбінат сьняжных вежаў на уласныя сродкі пачаў будаваць 94-кватэрны жылы дом. Аж ў 1994 годзе будоўля была спынена, бо прадпрыемства апынулася ў цяжкай фінансавы станае і грошай на ўзвядзенне дома не было.

28 красавіка 1994 года камбінат сьняжных вежаў заключыў са станкабудаўнічым заводам «Атлант» дагавор аб стварэнні агульнай долевай уласнасці і сумеснай дзейнасці па будаўніцтве. Быў складзены акт па размеркаванні жыллёвай плошчы паміж прадпрыемствамі, і ў 1997 годзе (акт прыёмкі ад 27 чэрвеня 1997 года) дом здаў ў эксплуатацыю.

Кватэры былі размеркаваныя — камбінату сьняжных вежаў даліся 48 кватэр, яны былі пастаўлены на баланс камбіната. Баранавіцкі гарвыканкам (рашэнне ад 15.07.1997 года № 1101) рэгіструе жыллёвы кааператывы № 2 «Атлант-5», у якім аказаліся ўсе кватэры дома № 42 — камбіната сьняжных вежаў і станкабудаўнічага завода «Атлант». Вось да гэтага моманту ўсё даволі спакойна і празрыста, а далей унікае блытаніна.

Завод «Атлант» для сваіх работнікаў, які атрымалі кватэры ў доме № 42, выдзеліў крэдыты тэрмінам на 10 гадоў для набыцця жылля ва ўласнасць. З работнікамі завода (жыхарамі) былі заключаны адпаведныя дагаворы, і актам ад 18.12.1997 года БЗС ААТ «Атлант» перадаў дом жылльваму кааператыву «Атлант-5». Работнікі завода на сёння поўнасьцю выплацілі крэдыт і набылі кватэры ва ўласнасць.

У гэтым выпадку паміж прадпрыемствам і работнікамі, якіх засялілі ў дом, была поўная адрыццанасць. Адміністрацыя ж камбіната сьняжных вежаў крэдытаў сваім работнікам (жыхарам дома) не дала, і зразумела, што людзі не маглі,

Чаму няма спакою ў доме № 42

кватэры па рэшткавым кошыце і ў 2008 годзе чацвёрта жыхароў пералічылі на рахунак ААТ «Аграпрамбудмаш» грошы. Вось што напісаў у сваёй заяве на імя дырэктара прадпрыемства Аляксандр Скіпар.

«Была праведзена ацэнка пабудаванага дома і вызначана кошт кожнай кватэры, якая павінна была быць перададзена ва ўласнасць. Я даў згоду на набыццё кватэры № 3 з уласнасцю на 349 053 785 рублёў (у цэнах 1997 года) з раз'ясненнямі ў 40 гадоў. У мэтах забеспячэння вяртання прадпрыемству згаданай сумы, у натарыяльнай канторы накладзена забарона на адчужэнне кватэры да пагаднення поўнага яе кошту. Аформленыя мною дакументы былі перададзены ў адміністрацыю прадпрыемства. Да гэтага часу абавязальнасць аб перадачы кватэры ва ўласнасць з боку прадпрыемства не выкананы».

Аляксандр Скіпар пералічыў на права гаспадарчага валодання маёмасцю, а ўласнікам яе з'яўляецца дырэктар «Аграпрамбудмаш» 349 100 рублёў. Прыкладна такія ж сумы пералічылі яшчэ тры жыхары. Менавіта ў такую суму пераважылі тыя мільёны пасля дэманіацыі праз 10 гадоў. Спадзяваюцца, што за такую мінэрную суму можна атрымаць кватэры ў амаль новым вага кааператыва, бо ім рашэннем Баранавіцкага гарвыканкама былі выдзеленыя ордэры на кватэры.

І цяпер у доме жывуць сапраўдныя члены ЖСК № 2 «Атлант-5» і былыя работнікі камбіната сьняжных вежаў, якія такімі з'яўляюцца толькі на паперы, бо пай не выплачвалі, хоць праз кааператыв спраўна плацілі за камунальныя паслугі.

Гэтая фізічна не можа выклісаць усё складанае гэтай справы, бо розных дакументаў набраўся аб'ёмісты том, я сканцаўню ўвагу толькі на асобных, на мой погляд, самых важных момантах, якія пацвярджаюць дакументальна.

Можна зразумець жыхароў гэтых злэшчэнных 48 кватэр. Яны не могуць нават зарэгістраваць да сябе дзцяі. Напрыклад, сям'я Смольскіх — дачка, а Марыя Бабко хоць і жыве з сынам, а вост інвесты з дзіцею не мае зарэгістраваць таксама не можа. У пашпартным стама кажуць, што на кватэру неабходна мець дакументы, а ордэр такім дакументам не з'яўляецца.

Дык чаго жыхары хочуць? Яны не супраць былі б выкупіць свае кватэры ў аўтабудаўнічага завода «Атлант».

ня зніжэння кошту дзяржмаёмасці неабходна правесці прыватызацыю кватэр па цене, не ніжэйшай за рынкувую...»

Калі б адбылася прыватызацыя па рэшткавым кошыце, то трохпалкавая кватэра каштавала б прыкладна 17 мільёнаў рублёў. Шэсць тысяч долараў для такой кватэры — не чына, бо рынкувы кошт яе прыкладна 50 тысяч долараў. А хто такіх грошай з жыхароў-пенсіянераў можа заплаціць? Ім нават банк крэдытаў не даасць, ды ці варта на старасці такі хамут вешаць на шыю?

Можна, трэба парадавацца, што атрымалі дзяржаўныя кватэры ў той час, як за кааператывуныя людзі плацілі вялікія грошы. Людзям прапановаўцаў варыянт — аформіць тэхнічныя пашпарты. Напэўна, гэта адзіная магчымасць узаконіць сваё жыллё.

Пасля прыёму, які вёў першы намеснік начальніка Дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі МУС Беларусі Мікалай ШУЧЫК, што праходзіў у Баранавіцкім пашпартным стаце, Людміла Чаплінская, якая таксама жыве ў праблемнай кватэры, прайсала сваёму сыну, цяпер (на 13.07.2010 года) толькі ад яе паступіла заява на выбар тэхнічнага пашпарта. Людміла Валіцкая да пёні працавала на прадпрыемстве начальнікам аддзела маркетынгу, і, відавочна, правільна ацаніла сітуацыю. Можна, трэба ўзяць з яе прыклад?

Давялося пацнуць, што ў адным доме не могуць быць дзяржаўныя кватэры і кааператывуныя. Маўляў, усё перамешана і невядома будзе, які плаціць за паслугі.

Сёння ў доме могуць быць прыватызацыяныя кватэры і дзяржаўныя, і праблем з аплатай паслуг асаблівых няма.

Ва ўсімкі разе тыя, хто выдаў ордэры на кватэры ў доме № 42 па вуліцы Прамысловай, абавязаныя ва ўсім разабрацца і прывесці дакументальна на жыллё ў адпаведнасць з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. А жыхарам неабходна накіраваць энэргію ў пазыўны напрамку — аформіць дакументы на кватэры.

Сымон СВІСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

Вяртанне ў Баркалабава



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Баркалабаўскім манастыры расказалі цудоўную гісторыю, якая здарылася напярэддзі. Унучка адной з манашак, якая дапамагла ратаваць і хаваць цудатворны абраз, цяпер жыве ў Маскве. Яна расказала, што нядаўна убачыла ў сене бабудолю. Яна нібыта сказала, што Баркалабаўская Божая Маці на сваё свята вернецца ў манастыр: «Пагасціла там, цяпер будзе вяртацца дадому». Жанчына не ведала, што на радзіме адраділі манастыр і пабудавалі храм, і вельмі здзівілася, калі праз некалькі дзён яе запрасілі на хрэсны ход у Баркалабава.

У мінулы суботу, які і заўсёды, у Быхаве адзначылі прастольнае свята Баркалабаўскай Божай Маці. А на завяршэнне яго святары і вернікі пайшлі з абразом хрэсным ходам у Баркалабава ў жаночы манастыр. Болей за тысячу вернікаў сабраліся, каб стаць сведкамі гістарычнай падзеі: вяртання цудатворнага абраза, якому летась споўнілася 350 гадоў. Лілі, вярнікі і ружы неслі да Баркалабаўскай Божай Маці быхаўскія вернікі.

— Нам шкада развітацца з абразом, — заплакала жыхарка Быхава Ніна. — Ён сапраўды цудатворны: мая ўнучка амаль зусім не размаўляла да 5 гадоў. Мы здагаліся прыкладзі яе да абраза: мінула два гады, і дзючынка хутка пойдзе ў школу.



— Шкада, што абраз забіраюць ад нас, але ў Баркалабава Божай Маці будзе добра, — гавораць бабудолю. — Мы ёй сёння пакланіліся, пацалавалі абраз. Папрасілі міру, добра і здароўя.

— Да такой святні можна ў любое месца з'ездзіць і сціліцца перад ёй, — лічыць магілёўчанка Кацярына, якая прыехала ў Быхаў з маленькім сынам і мужам. — Мне гэтая выява Божай Маці легла на душу. А яшчэ мы сёння дакрамаемся да гісторыі: у летапісе манастыра будзе запісана, калі і якім чынам вярнуўся абраз.

— Мы спецыяльна прыехалі, каб праводзіць яго, — сказаў магілёўчанін Сяргей. — І безумоўна, пойдзем пешшу разам з усімі. Такая старадаўняя традыцыя падкрэслівае роўнасць і братэрства людзей: усё кроначчэ побач.

Факт ЗАТЭ ЭКАНОМІМ НА СУЦЫЦІ ЗЕРНЯ

Бо дазваляе гэта рабіць надзвычайна спякотнае надвор'е. Зерно новага ўрадхаю патрэбна толькі ачыстка. Маж тым, жыво на Гомельшчыне пайшло на другую палову, і цяпер убрана больш за 60% плошчы. Хлебавы вобласці дасягнулі паўмільёнага рубяжа ка намалеце зерня. Штодзень збожжа ўбіраецца на 5-6 працэнтах ад засеянага.

У лідарах — Мазырскі і Жлобінскі раёны, дзе засталася ўбраць менш за трэцюю частку плошчы. Па валавынам намалеце першыя — хлебавы Рагачоўскага і Рэчыцкага раёны. У апошнім збіраюць 35 цэнтнераў збожжа на круг, пры тым, што сярэдня ўрадхаўнасць на Гомельшчыне складае 27 цэнтнераў з гектара.

ВЕЦЕР ЗМАГАЕЦЦА З КРЫНІЦАМІ ЭНЭРГІІ і перамагае ў асобных выпадках. У ядзельно ўвечары ў Рагачоўскім і Кармянскім раёнах Гомельскай вобласці былі зарэгістраваны наваліныцы з парывамі шквалістага ветру да 20 м/с. У выніку бэе свята засталіся 15 населеных пунктаў. 34 трансфармацыйныя падстанцыі выйшлі са строю, былі адключаны ад электраэнергіі і сельскагаспадарчых будынкаў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. ТРОЕ У МАСКАХ

Калі трох гадзінаў ночы трое ў масках праз адчыненую балканоўную рама праніклі ў кватэру 40-гадовага жыхара Салігорска. Нажом нанеслі гаспадару рэзную рану, забілі яго жонку і ўцяклі, забраўшы сабой панчужок. Як паведамілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінска-Вялікага, у дачыненні да злачынцаў, якіх ужо затрымалі, заведзена крымінальная справа. Затрыманыя — мясцовыя жыхары 1984, 1985 і 1986 гадоў нараджэння, два з іх раней судзіліся за крадзяжы.

Надзея ДРЫЛА.

РЫЦАРСКІ ГОРАД МСЦІСЛАЎ

УМІНУЛЬІЯ выхадныя ў Мсціславе сабраліся прыхільнікі сярэднявечнай культуры на «Рыцарскі фест — 2010». На Замкавай гары старажытнага горада праходзілі турніры: рыцары ў латах біліся на спякоце, а прыгожыя дамы пайлі іх халоднай вадоў.

Ад Лугвена да сучаснасці Сёлетні фестываль мсціслаўцы прысвяцілі 600-годдзю бітвы пад Грунвальдам. Тым болей, што ў ёй брала ўдзел і мсціслаўская дружына на чале з князем Самёнам Лугвенам. Тым самым, які заснаваў Пустынкаўскі манастыр побач з гаючай крыніцай, што вярнула яму зрок. Праз гэта нагадаў старшыня Мсціслаўскага райвыканкама Васіль ВІЦЮНОЎ, які вітаў удзельнікаў і музыкі традыцыйнага мсціслаўскага свята на цэнтральнай плошчы раённага цэнтара, каля помніка Пятру Мсціслаўцу.

Фестываль адкрыў парад рыцараў і прыгожых дам, які ўзначаліў кароль Ягайла. У Мсціслаў прыехалі ўдзельнікі больш чым двух дзясяткаў рыцарскіх клубаў з усёй Беларусі — Мінска, Магілёва, Гомеля, Віцебска, Барысава і іншых гарадоў.

На свяце было мала афіцыйных прамоў, затое шмат шычрых станоўчых эмоцый. У сімпатыі да эпохі рыцарства прызнаўся і намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерый МАЛАШКА: «Усе мы ў юнацтва чыталі рыцарскія раманы і падсілкоўваліся стаўленнем да жывіцы і героўў. Яны абаранялі сябе, сваякоў, родны дом і краіну. Яны з павагай ставіліся да жанчын і прыгожых кахалі. Гэта ў нашым разуменні — рыцарства. Святая ў Мсціславе таксама дэманструе рыцарскую смеласць, любоў да Радзімы і блізкаі. І ў гэтым яго характэрна! Я атрымліваю задавальненне ад гэтага свята, і мне хочацца пажадаць такога ж інтарэсу і ўсім жыхарам Магілёўшчыны».

Рыцар і яго прыгожая дама Па старажытнай вуліцы Мсціслава, уздушыў за рукі, ідзе прыгожая пара. Юная дзючынка ў доўгай сукенцы з арадкавага лёну, на галаве — белы галаўні ўбор у сярэднявечным стылі. Ён — статы рыцар, з крэмкам на грудзях. Можна, каму небуль паддасца, што вобраз мужнага ваяра крэмку псуе галаўні ўбор, падобны на дзіцячы папурку з завязкамі.

Гэта каль, і ён добра абараняе ад сонца, — ветліва тлумачыць малады чалавек. — На мой погляд, гэта вельмі зручная і прыгожая рэч. Цяпер хадзіць з непакрытай галавой — гэта гарантаваны сонечны удар. Так, калі падобны на дзіцячы шпачку. Але ўсе мы дзці: вырасталі з пясочніцы і пайшлі ў рыцарства.

Кіраўнік мінскага клуба «Фрайшат» Дзмітрый ІГНАЦЕНКА мае інтарэс да рыцараў са школы, дзе настаўніца гісторыі выхавала любоў да свайго прадмета. Цікаваасць да эпохі сярэднявечча і гісторыі Беларусі прывяла маладога чалавек а ў рыцарскі клуб. Цяпер ён узначальвае групу маладых людзей, якія робяць рэканструкцыю тэўтонскага ордэна, які атрымаў паразу пад Грунвальдам.

— Не, нам не крыўдна, — смеецца Дзмітрый. — Гонар паймаць за сваю краіну. А наша краіна — Беларусь! Спадарожніца беларускамоўнага тэўтонска Вольга прызнаецца, што прыгажосць вымагае ахвяраў. І сярэднявечная таксама: сукенка, якая падкрэслівае выдатную фігуру, пашытая не швачнай машынкай, а рукамі, як у сярэднявеччы.

Гэта адбітак асабістых парываў: мне прыемна гэта рабіць і дэманстравач людзям, — гаворыць Вольга. — Дзючыныя мы таксама даспадобы, але, паверце, у спякату ў маім свабыдным ільняным строі больш камфортна.

Шпачук і шохас На «Рыцарскім фест» змяшалася сучаснае і старажытнае. Шэсць рыцараў — па вуліцы Савецкай.

Бітва з сонцам «Хто не ведае страху смерці, той не ведае моцы жыцця», — напярэддзі пайдныкі рыцары сыпалі філасофскімі цытатамі.

Пакуль каля палаткі «Ордэна храма» з Мінска грамада заканчвала сядзенне з драўлянага посуду (хлеб, агуркі і «што Бо пашле»), паблізу метадычна апраную даспехі малады чалавек.

— Я з нядаўняга часу стаў тампліерам, — весела распавядаў за справой 20-гадова Арыём. — Комплекс даспехаў XIII стагоддзя важыць больш за 25-30 кілаграмаў. Шлем, вядома, награвецца, але, як калісціц тампліеры ў Палесціне, мы надзяваем на яго спецыяльную бэлю хустку.

Арыём першым выйшаў на падынак і атрымаў перамогу. Бай доўжыліся толькі хвіліну, але дыхаў малады чалавек вельмі цяжка і паказваў кроў на руцэ.

Усё ж такі ўдарыўся, — спакойна сказаў рыцар. — Першы бой цяжкі. Але я імкнуўся, і вельмі стаміўся... Дзюцяты паднеслі вауру кубак з вадоў. Ненадальк ад прысталашня дзюжурна «хуткая дапамога», але прыгожыя дамы таксама не раз-



Рыцарскія пайдныкі: усё па-сапраўднаму.

было пад 40 градусаў, кожны дзюсты ўдзельнік паказальны баў страчаў прытоманасць.

— У святой зямлі было яшчэ гарачэй, — прычыць кіраўнік баявога наёмнага атрада з Барысава, які мае складанае рыцарскае імя, а ў наш час вядома Арыём Валжаніным.

Чорна-сіняя строі наёмнікаў прыцягваюць увагу і... сонца. Арыём паказвае, што адзенне зроблена з лёну, воўны і скуры. У натуральны рыцары паваючы сябе даволі камфортна. А што дачыняцца даспехаў, то даводзіцца займацца фізічнай падрыхтоўкай — напрыклад, фехтаваннем і велоганькам, каб трымацца ў пайдныках і бугуртах, масавых бойках.



Клубы выйшлі на парад.

не бойцеся, мы можам рыцара і папажнага брандоіспіць абліць, калі прыляч. Ахвотніка змагацца ў турнірах хапае, бо гэта рамантыка. Азірніцеся на натоўп людзей навокал і пераканайцеся, што ёй ёсць месца ў сучасным свеце!

Знакавая фібула Тацяна МУХІНА — кіраўніца клуба «Мансельва» з горада Баранавічы. Яна падшывае рыцару падкладку пад латы і за працай інфармуе цікаўных.

— Мансельвавам называўся, паколькі сярэднявечнага з'ясу, замак, дзе захоўваўся сваячэнны Гразь. У нашым клубе жанчыны займаюцца старадаўнімі рамяствамі, гульнямі і танцамі. Наш бок — не бойкі, а мірнае жыццё. Каб быць сапраўднай прыгожай дамай, трэба крэмку мацярнінскай любові да гэтых лютых хлопцаў, якія цяпер б'юцца, і клопату аб іх.

Тацяна гадавалася на рыцарскіх кніжках, у юнацкія гады захапілася сярэднявечнай пазіяй. Усё гэта і прывяло жанчыну ў рыцарскі клуб.


— Вар'яччэ можна ў любым узросце, — смеецца яна. — У мяне муж рок-музыкант. У кожнага з нас сваё любімае захапленне. І гэта не перашкаджае нашай сям'і жыць шчасліва. Нашы дзці то засынаюць за канцэртным пультам, то бегаюць па рыцарскім лагерах.

Тацяна стварыла цудоўны вобраз: прыгожая жанчына ў ярка-сіняй сукенцы і белай хустцы. І абавязкова ўпрыгажэнні: фібула (копья каштоўнасць з брытанскага музея XIII стагоддзя) і прысчэнка з вялікім сінім каменем.

Падобныя можна было набыць на вялікім кірмашы ў Мсціславе. Адна з самых стыльных прадаўцоў — Віталей ЕУДАКІМАЎ з Бабурынска. У балахоны сярэднявечнага ўзору, з крэмкам на грудзях і вялізнай завушніцай з нейкім зубам.

— Я аднойчы прыехала ў рыцарскі фестываль і заразілася гэтай ідэяй, — прызнаўся Віталей. Майстар-ювельнік па старадаўніх эскізах робіць прысчэнікі, фібулы і бранзалеты з медзі, латуні і меляхіёру. Кошт — ад 10 да 50 тысяч рублёў. Прыгажуні рвуць з рук бранзалеты са змейкамі, рыцары аддаюць перавагу масіўным прысчэнкам з крэмкамі.

— Рыцары нічым не адрозніваюцца ад звычайных пакульнікоў, — лічыць Сяргей ХОМЧЫК з Гродна.



Беларускі тэўтонец і яго прыгожая дама.

ПАРЫЖСКИ СМАК СЛАЎГАРАДСКАГА МАЛАКА

Абзац

У гаспадарках Гомельскай вобласці 20 экіпажаў камбайна-раў намалалі ці пачату карыць больш чым па 1 т. т. тон збожжа.

Пракуратура Савецкага раёна Мінска праводзіць праверку па факце гібель рабочага, які разбіўся насмерць, завітаўшы з 25-га паверхы дома, які будоваўся. Трагедыя адбылася на вуліцы Багдановіча.

Сын на паляванні ў Браслаўскай вобласці застрэліў свайго бацьку. Сем жыхароў Іванаўскага раёна, у т.л. егер БТПР, паліва-лі на дзіка. Каля дзевяці гадзін ночы 30-гадоваы жыхар Іванава стрэліў, у выніку чаго загінуў яго бацька, 1960 г.н., вадзіцель адной з мясцовых арганізацый. Заведзена крмінальная справа па артыкуле «Прычыненне смерці па неасцярожнасці». Паводле папярэдніх звестак, з боку абодвух удзельнікаў трагедыі мелі месца парашэнні правільна палівавання.

У ходзе праверкі аператыўнай інфармацыі беларускіх памехнікам у Мясцлаўскім раёне выяўленыя боепрыпасы часоў 1-й і 2-й светных войнаў. Былі выяўленыя 81-міліметровая мінамётная міна, артылерыйскія снарады рознага калібру і ўзрывальнікі да іх, гранаты і патроны розных тыпаў. Сумарна колькасць тратулы ў мінах і снарадах у эквіваленце складала больш за 3 кг. Боепрыпасы знішчаны сапрама.

50-гадовы жыхар Хойніцка атрымаў апёкі 1-4 ступені пры выбуху бытавога газу ў сваім доме. Ліфта і балон былі ўстаноўлены на верандзе. Калі мужчына зашоў у памішканне з запаленай цыгарэтай, адбыўся воплеск, у выніку чаго былі разбураныя столы і перакрыжы і дах. Успыхнуў пажар. Гаспадар самастойна пакінуў палючае жыллё. Яго даставілі ў рэанімацыю. Згодна з папярэдняй версіяй, прычынай пажару магло стаць парашэнне правільна эксплуатацыі бытавых газавых прыбораў.

У скверы па вуліцы Радужная ў Мінску мужчына абліў сябе бензінам і падпаліў. З апёкамі 70% цела ён быў дастаўлены ў бальніцу хуткай меддапамогі.

Мічанін нанёс сабе 12 удараў нажом і выскачыў з акна. Як стала вядома, мужчына жыві адзін у здымнай кватэры і ўжо два тыдні не хадзіў на працу. Каб звесці рахункі з жыццём, ён нанёс сабе 12 удараў у розныя часткі цела, а затым скачыў з акна. Пракуратура праводзіць праверку.

У 9-й клінічнай бальніцы Мінска мужчына ноччу выскачыў з акна агульнага калідора на другім паверсе, ён памёр на месцы. Вядзецца праверка.

Сямейная пара з Глыбоцкага раёна патанула ў возеры падчас адпачынку. 25 ліпеня на возеры Ластавіцкае 53-гадовы мужчына і яго 48-гадовая жонка адпачывалі разам з кампаніяй. Пасля распіцця спіртнога яны пайшлі купаліца і патанулі. Глыбіня возера дасягае ў тым месцы 3 м каля самага берага і, верагодна, мужчына і жанчына не змаглі ўтрымацца на вадзе.

Учарашні дзень у Маскве стаў самым гарачым за ўсю 130-гадовую гісторыю метэазапірання. На базавай станцыі на тэрыторыі Усерасійскага выставачнага цэнтру ў 15 гадзін была зафіксаваная тэмпература 37,4 градуса. Да гэтага рэкордам у расійскай сталіцы лічыліся 36,8 градуса — да такой адзнакі тэмпература ўзнімалася ў ліпені 1920 года. Між тым гарачыня ўзмацняецца — асабліва гарача, як мяркуецца, будзе 28 і 29 ліпеня, калі тэмпература ўшыльковую наблізіцца да небывалай для Масквы адзнакі ў плюс 40.

Поўны абзац

У Марыупалі 16-гадовы падлетак, сышоўшы з дому, 10 дзён, не выходзіў, правёў у камп'ютарным клубе. Маці падлетка, які прапаў без звестак, звярнулася ў міліцыю. Сын пакінуў ёй запіску, у якой паабяцаў вярнуцца праз паўтара тыдня. З сабой ён прыхапіў 3 тыс. грывянуў (каля \$375). Да вышуку былі прыцягнуты ўсе супрацоўнікі крмінальнай міліцыі, інфармацыю размясцілі ў прэсе. Толькі праз 4 дні пасля пачатку пошукаў малады чалавек быў знойдзены ў цэнтры горада ў камп'ютарным клубе і адпраўлены дадому. Дні і ночы ён праводзіў за маніторам, адлучаўся толькі ў прыбыральню і бегаў па ежу ў бліжэйшую краму. Да таго моманту, як яго знайшлі, Ігар паспеў патраціць на гульні большую частку грошай, так што не стаў прырэчыцца датармінаваму вартанню дадому. Між тым ніхто з адміністратараў гульнівай установы не звярнуў увагі на тое, што няпоўнагадоваы жыве ў іх ужо 10 дзён.

Паводле паведамленняў карэспандантаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Ручная Зарана

Аляксандр і Людміла Масюковічы пазнаёміліся выпадкова і, як узгадваюць цяпер, «адразу ўскла-лася». Малады чалавек пераехаў з забруджанай рад-дзійнага вёскі да жонкі ў Хварасцянах. Яны выра-лі ў вёсцы, бацькі заўсёды трымалі гаспадарку і жывёлу, а таму першым падарункам новай сям'і стала цёлка. Такая была стартавая пляючка вясковай гаспадаркі Масюковічаў 15 гадоў таму.

Аляксандр працаваў і вадзіцелем, і механізатарам, і гаюльным інжынерам у сельгаскааператыве. Але Хварасцянаў у сувязі з рэформамі страцілі статус цен-тра гаспадаркі, надзея на добры заробак людзі сталі звязваць толькі з асабістай падсобнай гаспадаркай, і малады гаспадар вырашыўся пачаць сваю справу.

Тры год працу на сябе, і надзея какуль апраў-даецца, — кажа вясковец.

Стомленны ад спякоты каровы прылегла ў цянку. Аляксандр глядзіць па галаве і шы, нібыта хатнюю котку, карову Зарану, якая была першай у гаспадар-цы.

Мы пачалі з адной кароўкі, — тлумачыць 35-га-довы гаспадар. — Адначасова займалася вырошчван-нем агароднін. Сабралі грошай і набылі яшчэ дзвюх. Потым узялі пазыку ў фондзе «Адраджэнне-Агра» і набылі яшчэ дзве галавы. Грошы аддалі за паўгода, а цяпер мяркуем дасяць пагадоў да 10 кароў. У сярэднім мы доім 17 літраў мала-ка на галаву, і гэта дае сямі ўстойлівы прыбы-так.

Пакуль у Лапціцкім сельсавеце Масюковічы застаецца адзіным гаспадаром яшчэ кароў. Але ў Хварасцянах яго ініцыятыву падтрымаў звод-ны брат Аляксей Ерафееў, які займае ўжо трох кароў.

У мяне звычайна сярэдняя адукацыя, але ёсць вопыт вясковай працы з дзянцэвай, і спецыяльная літаратура ў дапамогу, — так кажа Аляксандр пра свае шанцы і шанцы ўсёх вясковцаў на пашырэнне асабістых падсобных гаспадарак.

Хварасцяны па-французску

Згуртаванні вытворцаў у Слаўгарадскім раёне падтрымліваюць фонд развіцця сельскіх тэрыторый «Адраджэнне-Агра» і звязаныя з імі замежныя арганізацыі.

Парыжанін Жан-Шарль Дэронг, інжынер-аграном Асацыяцыі французскіх сельгас-вытворцаў, на падворку Масюковічаў распы-вае гаспадароў пра іх надзённыя справы. Ён ужо 6 гадоў вывучае групы сельгасвытворцаў, якія фарміруюцца ў Беларусі, і сцвярджае, што працэс хоць і павольна, але рухаецца напе-рад.

Французскія вясковцы звычайна аб'ядноўваю-цца, каб вырашаць свае праблемы, — тлумачыць спад-рэд Дэронг. — Гэтую практыку мы імкнёмся перадаць беларусам. І тут прыватныя сельгасвытворцы пасу-пова разумеюць, што ў адзіночку змагацца цяжка, а ўсё прасцей вырашаць супольна.

Французскі інжынер-аграном лічыць, што цяпер уладальнікам буйных падсобных гаспадарак неабход-ны новыя веды і сучасная тэхналогія, што дазволіць павялічыць прадукцыйнасць працы.

У групе з большымі аб'ёмамі вытворчасці адпаве-

на і больш магчымасцяў выйсці на добрыя рынкі збы-ту прадукцыі. А калі б Хварасцяны былі французскай вёскай, значыць спадар Дэронг, то вытворцы малака абавязкова сабраліся б у кааператыву, каб набыць абсталяванне для ахаладжэння малака, таму што ад спякоты яно спеўца і прадаць яго немагчыма.

Хітры на выдумку

У чаканні партнёраў па сумесным вырашэнні праб-лем беларускі вясковец не сядзіць склаўшы рукі. «Га-лота на выдумку хітрая!» — смяецца Аляксандр Ма-сюковіч і дэманструе вынікі сваёй інжынернай думкі. Ён сам сабе зрабіў апарат для ахаладжэння малака.

Тут няма нічога складанага, — паказвае сельскі выхаваннік. — Адзін бак з нержавеёй стаўіцца ў дру-гі бак. У сярэдзіне — 100 літраў малака, а вада шырку-люе па крузе і ахаладжвае прадукт. Гэты апарат каш-таваў мне 40 тысяч рублёў, але штодня патрабуе 100 літраў вады. Гэта выгадна: калі пракісе вечаровы ўдой у паўноці літраў малака, то яі страчу наштам больш грошай. Аднак праўда, што калі нашы статак павялічыцца, то сапраўды спатрабіцца іншае, больш маштабнае абсталяванне. Тады будзем меркаваць.

Іншы карысны аргумент — грабля для сена. Калісь-ці яна была прыстасавана для каня, але калі ў гаспа-дарцы Масюковіча з'явілася тэхніка, то ён перарабіў грабляку пад трактар.

Механізацыя гаспадаркі Масюковіча паспрыяе **Указ Прэзідэнта Беларусі № 302 «Аб прадастаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вяд-зенне асабістых падсобных гаспадарак»**. Гэты Указ з'явіўся ў дзеянне з 21 ліпеня, дае магчымасць гаспадарам узяць крэдыт пад 5% на тэрмін ад 3 да 7 гадоў, у залежнасці ад мэтаў выкарыстання. Масюковіч хоча ўзяць крэдыт на 7 гадоў, каб набыць сабе сельгасгаспадар-чую тэхніку ачыненай вытворчасці.

Хачу набыць МТЗ-82 з навяснымі агра-гатамі, — прызначае Аляксандр. — Гэты Указ падаспеў своечасова, каб палегчыць працу, дапамагчы набыць добрую тэхніку і павялічыць пагапоў у гаспадарцы.

Галандскі сыр

Людміла Масюковіч вынесла на двор жоўтую гапоўку сапраўднага галандскага сыру. Зроблена яна на звычайным беларус-кім падворку. Праўда, пачаставацца сырам нават французскаму гошчу так і не вышла: сыр сасее толькі 10 жніўня, калі Жан-Шарль Дэронг будзе распываць у Парыжы пра станаўленне згуртаванняў прыватных вы-творцаў сельгасгаспадарчай прадукцыі ў Беларусі.

А што датычыцца сыру, то нядаўна да гра-мадскай арганізацыі «Сялянска», якая з'явіла-ся ў Слаўгарадскім раёне, прыязджала ў го-сці жанчына з Галандыі. Яна і вучыла беларус-кіх жанчын рабіць з мясцовага малака са-праўдныя цвёрдыя сыры. Два рэцэпты старо-га галандскага сыру апрабаваныя на дзвюх гапоўках, якія цяпер саспяваюць.

Гэта працаёмкае справу — гатаваць сыр, — пры-значае Людміла. Цяпер дзень з ім трэба корпацца. І выстаецца ён павінен больш за месяц. Але знешні выгляд ужо ўражае!

На гапоўку сыру з каймаўскаю пазіраюць два малодыя Масюковічы: Косця і Дзяніс справядліва раз-лічваюць на ласунак, бо і яны дапамагаюць бацькам па гаспадарцы. Маці, праўда, заклікае маладых бр-вучыцца, каб паехаць з вёскі ў пошуках лепшага жы-цця. Але цалкам магчыма, што разам з развіццём ся-

пашырэнні пагапоў павінны пачаць ажыццяўляцца ўжо гэтым летам.

Зноў Аляксандр спадзеяцца на фонд «Адраджэн-не-Агра»: ён мяркуе ўзяць пазыку на набыцц дзвюх кароў. Нават нягледзячы на вялікую працу: малако раніцай трэба аддаваць зборшычку каля 5 гадзін, таму падымцацца даводзіцца а 4-й. Улетку столькі працы, што гаспадары «кладуцца спаць, як падоўжы».

Але на сёння займацца вытворчасцю малака выгадна, — настойвае Аляксандр. — Працаёмка, кло-патна, але ўсё ж такі выгадна. Карова — гэта мама, штодня малачка дае. У сярэднім на нашых каровах можна зарабіць болей за 2 мільёны штомесяч.

Рынак збыту малака стабільны, таму Аляксандр і яго брат задумаліся аб развіцці падсобных гаспадар-кі і мы ім і дапаможам, — паведамляе дырэктар мясцовага фонду «Адраджэнне-Агра» Таццяна ГУ-РЫНА. — Што ж, прыклад ёсць: гаспадарка з 15 ка-ровамі ў вёсцы Папоўка. Значна, што мы дапама-ем вясковцам не толькі грошыма, але і дзярмі. Сёлага мы вучым іх абслугоўваць пашы.

Гэта мая выдатная памочніца ў справе нарыхтоў-кі сена, — з задавальненнем глядзіць жалезную Аля-ксандр. — Вясковцы людзі ўмеюць рабіць усё, калі трэ-ба. А нам цяпер трэба нарыхтаваць 15 тон сена. Больш-шую частку робім самі, але і гаспадарка дапамагае.

Можна здаць цялу і за гэта атрымаць альбо не-калькі тон збожжа, альбо грошы (недзе каля паўмільёна рублёў), а можна і сена ў рулонна, — каментуе старш-ны Лапціцкага сельскага Савета Сцяпан БАЙЦОЎ.

Указ на палёжку

Пакуль на 170 жыхароў у Хварасцянах — толькі 30 кароў. Іх хутка стане болей: планы Масюковіча па

га галандскага сыру апрабаваныя на дзвюх гапоўках, якія цяпер саспяваюць.

Гэта працаёмкае справу — гатаваць сыр, — пры-значае Людміла. Цяпер дзень з ім трэба корпацца. І выстаецца ён павінен больш за месяц. Але знешні выгляд ужо ўражае!

На гапоўку сыру з каймаўскаю пазіраюць два малодыя Масюковічы: Косця і Дзяніс справядліва раз-лічваюць на ласунак, бо і яны дапамагаюць бацькам па гаспадарцы. Маці, праўда, заклікае маладых бр-вучыцца, каб паехаць з вёскі ў пошуках лепшага жы-цця. Але цалкам магчыма, што разам з развіццём ся-

пашырэнні пагапоў павінны пачаць ажыццяўляцца ўжо гэтым летам.

Зноў Аляксандр спадзеяцца на фонд «Адраджэн-не-Агра»: ён мяркуе ўзяць пазыку на набыцц дзвюх кароў. Нават нягледзячы на вялікую працу: малако раніцай трэба аддаваць зборшычку каля 5 гадзін, таму падымцацца даводзіцца а 4-й. Улетку столькі працы, што гаспадары «кладуцца спаць, як падоўжы».

Але на сёння займацца вытворчасцю малака выгадна, — настойвае Аляксандр. — Працаёмка, кло-патна, але ўсё ж такі выгадна. Карова — гэта мама, штодня малачка дае. У сярэднім на нашых каровах можна зарабіць болей за 2 мільёны штомесяч.

Рынак збыту малака стабільны, таму Аляксандр і яго брат задумаліся аб развіцці падсобных гаспадар-кі і мы ім і дапаможам, — паведамляе дырэктар мясцовага фонду «Адраджэнне-Агра» Таццяна ГУ-РЫНА. — Што ж, прыклад ёсць: гаспадарка з 15 ка-ровамі ў вёсцы Папоўка. Значна, што мы дапама-ем вясковцам не толькі грошыма, але і дзярмі. Сёлага мы вучым іх абслугоўваць пашы.

Механізацыя гаспадаркі Масюковіча паспрыяе **Указ Прэзідэнта Беларусі № 302 «Аб прадастаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вяд-зенне асабістых падсобных гаспадарак»**. Гэты Указ з'явіўся ў дзеянне з 21 ліпеня, дае магчымасць гаспадарам узяць крэдыт пад 5% на тэрмін ад 3 да 7 гадоў, у залежнасці ад мэтаў выкарыстання. Масюковіч хоча ўзяць крэдыт на 7 гадоў, каб набыць сабе сельгасгаспадар-чую тэхніку ачыненай вытворчасці.

Хачу набыць МТЗ-82 з навяснымі агра-гатамі, — прызначае Аляксандр. — Гэты Указ падаспеў своечасова, каб палегчыць працу, дапамагчы набыць добрую тэхніку і павялічыць пагапоў у гаспадарцы.

Галандскі сыр

Людміла Масюковіч вынесла на двор жоўтую гапоўку сапраўднага галандскага сыру. Зроблена яна на звычайным беларус-кім падворку. Праўда, пачаставацца сырам нават французскаму гошчу так і не вышла: сыр сасее толькі 10 жніўня, калі Жан-Шарль Дэронг будзе распываць у Парыжы пра станаўленне згуртаванняў прыватных вы-творцаў сельгасгаспадарчай прадукцыі ў Беларусі.

А што датычыцца сыру, то нядаўна да гра-мадскай арганізацыі «Сялянска», якая з'явіла-ся ў Слаўгарадскім раёне, прыязджала ў го-сці жанчына з Галандыі. Яна і вучыла беларус-кіх жанчын рабіць з мясцовага малака са-праўдныя цвёрдыя сыры. Два рэцэпты старо-га галандскага сыру апрабаваныя на дзвюх гапоўках, якія цяпер саспяваюць.

Гэта працаёмкае справу — гатаваць сыр, — пры-значае Людміла. Цяпер дзень з ім трэба корпацца. І выстаецца ён павінен больш за месяц. Але знешні выгляд ужо ўражае!

На гапоўку сыру з каймаўскаю пазіраюць два малодыя Масюковічы: Косця і Дзяніс справядліва раз-лічваюць на ласунак, бо і яны дапамагаюць бацькам па гаспадарцы. Маці, праўда, заклікае маладых бр-вучыцца, каб паехаць з вёскі ў пошуках лепшага жы-цця. Але цалкам магчыма, што разам з развіццём ся-

пашырэнні пагапоў павінны пачаць ажыццяўляцца ўжо гэтым летам.

Зноў Аляксандр спадзеяцца на фонд «Адраджэн-не-Агра»: ён мяркуе ўзяць пазыку на набыцц дзвюх кароў. Нават нягледзячы на вялікую працу: малако раніцай трэба аддаваць зборшычку каля 5 гадзін, таму падымцацца даводзіцца а 4-й. Улетку столькі працы, што гаспадары «кладуцца спаць, як падоўжы».

Але на сёння займацца вытворчасцю малака выгадна, — настойвае Аляксандр. — Працаёмка, кло-патна, але ўсё ж такі выгадна. Карова — гэта мама, штодня малачка дае. У сярэднім на нашых каровах можна зарабіць болей за 2 мільёны штомесяч.

Рынак збыту малака стабільны, таму Аляксандр і яго брат задумаліся аб развіцці падсобных гаспадар-кі і мы ім і дапаможам, — паведамляе дырэктар мясцовага фонду «Адраджэнне-Агра» Таццяна ГУ-РЫНА. — Што ж, прыклад ёсць: гаспадарка з 15 ка-ровамі ў вёсцы Папоўка. Значна, што мы дапама-ем вясковцам не толькі грошыма, але і дзярмі. Сёлага мы вучым іх абслугоўваць пашы.

Механізацыя гаспадаркі Масюковіча паспрыяе **Указ Прэзідэнта Беларусі № 302 «Аб прадастаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вяд-зенне асабістых падсобных гаспадарак»**. Гэты Указ з'явіўся ў дзеянне з 21 ліпеня, дае магчымасць гаспадарам узяць крэдыт пад 5% на тэрмін ад 3 да 7 гадоў, у залежнасці ад мэтаў выкарыстання. Масюковіч хоча ўзяць крэдыт на 7 гадоў, каб набыць сабе сельгасгаспадар-чую тэхніку ачыненай вытворчасці.

Хачу набыць МТЗ-82 з навяснымі агра-гатамі, — прызначае Аляксандр. — Гэты Указ падаспеў своечасова, каб палегчыць працу, дапамагчы набыць добрую тэхніку і павялічыць пагапоў у гаспадарцы.

Галандскі сыр

Людміла Масюковіч вынесла на двор жоўтую гапоўку сапраўднага галандскага сыру. Зроблена яна на звычайным беларус-кім падворку. Праўда, пачаставацца сырам нават французскаму гошчу так і не вышла: сыр сасее толькі 10 жніўня, калі Жан-Шарль Дэронг будзе распываць у Парыжы пра станаўленне згуртаванняў прыватных вы-творцаў сельгасгаспадарчай прадукцыі ў Беларусі.

А што датычыцца сыру, то нядаўна да гра-мадскай арганізацыі «Сялянска», якая з'явіла-ся ў Слаўгарадскім раёне, прыязджала ў го-сці жанчына з Галандыі. Яна і вучыла беларус-кіх жанчын рабіць з мясцовага малака са-праўдныя цвёрдыя сыры. Два рэцэпты старо-га галандскага сыру апрабаваныя на дзвюх гапоўках, якія цяпер саспяваюць.

Гэта працаёмкае справу — гатаваць сыр, — пры-значае Людміла. Цяпер дзень з ім трэба корпацца. І выстаецца ён павінен больш за месяц. Але знешні выгляд ужо ўражае!

На гапоўку сыру з каймаўскаю пазіраюць два малодыя Масюковічы: Косця і Дзяніс справядліва раз-лічваюць на ласунак, бо і яны дапамагаюць бацькам па гаспадарцы. Маці, праўда, заклікае маладых бр-вучыцца, каб паехаць з вёскі ў пошуках лепшага жы-цця. Але цалкам магчыма, што разам з развіццём ся-

пашырэнні пагапоў павінны пачаць ажыццяўляцца ўжо гэтым летам.

Зноў Аляксандр спадзеяцца на фонд «Адраджэн-не-Агра»: ён мяркуе ўзяць пазыку на набыцц дзвюх кароў. Нават нягледзячы на вялікую працу: малако раніцай трэба аддаваць зборшычку каля 5 гадзін, таму падымцацца даводзіцца а 4-й. Улетку столькі працы, што гаспадары «кладуцца спаць, як падоўжы».

Але на сёння займацца вытворчасцю малака выгадна, — настойвае Аляксандр. — Працаёмка, кло-патна, але ўсё ж такі выгадна. Карова — гэта мама, штодня малачка дае. У сярэднім на нашых каровах можна зарабіць болей за 2 мільёны штомесяч.

Рынак збыту малака стабільны, таму Аляксандр і яго брат задумаліся аб развіцці падсобных гаспадар-кі і мы ім і дапаможам, — паведамляе дырэктар мясцовага фонду «Адраджэнне-Агра» Таццяна ГУ-РЫНА. — Што ж, прыклад ёсць: гаспадарка з 15 ка-ровамі ў вёсцы Папоўка. Значна, што мы дапама-ем вясковцам не толькі грошыма, але і дзярмі. Сёлага мы вучым іх абслугоўваць пашы.

Механізацыя гаспадаркі Масюковіча паспрыяе **Указ Прэзідэнта Беларусі № 302 «Аб прадастаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вяд-зенне асабістых падсобных гаспадарак»**. Гэты Указ з'явіўся ў дзеянне з 21 ліпеня, дае магчымасць гаспадарам узяць крэдыт пад 5% на тэрмін ад 3 да 7 гадоў, у залежнасці ад мэтаў выкарыстання. Масюковіч хоча ўзяць крэдыт на 7 гадоў, каб набыць сабе сельгасгаспадар-чую тэхніку ачыненай вытворчасці.

Хачу набыць МТЗ-82 з навяснымі агра-гатамі, — прызначае Аляксандр. — Гэты Указ падаспеў своечасова, каб палегчыць працу, дапамагчы набыць добрую тэхніку і павялічыць пагапоў у гаспадарцы.

Галандскі сыр

Людміла Масюковіч вынесла на двор жоўтую гапоўку сапраўднага галандскага сыру. Зроблена яна на звычайным беларус-кім падворку. Праўда, пачаставацца сырам нават французскаму гошчу так і не вышла: сыр сасее толькі 10 жніўня, калі Жан-Шарль Дэронг будзе распываць у Парыжы пра станаўленне згуртаванняў прыватных вы-творцаў сельгасгаспадарчай прадукцыі ў Беларусі.

А што датычыцца сыру, то нядаўна да гра-мадскай арганізацыі «Сялянска», якая з'явіла-ся ў Слаўгарадскім раёне, прыязджала ў го-сці жанчына з Галандыі. Яна і вучыла беларус-кіх жанчын рабіць з мясцовага малака са-праўдныя цвёрдыя сыры. Два рэцэпты старо-га галандскага сыру апрабаваныя на дзвюх гапоўках, якія цяпер саспяваюць.

Гэта працаёмкае справу — гатаваць сыр, — пры-значае Людміла. Цяпер дзень з ім трэба корпацца. І выстаецца ён павінен больш за месяц. Але знешні выгляд ужо ўражае!

На гапоўку сыру з каймаўскаю пазіраюць два малодыя Масюковічы: Косця і Дзяніс справядліва раз-лічваюць на ласунак, бо і яны дапамагаюць бацькам па гаспадарцы. Маці, праўда, заклікае маладых бр-вучыцца, каб паехаць з вёскі ў пошуках лепшага жы-цця. Але цалкам магчыма, што разам з развіццём ся-

пашырэнні пагапоў павінны пачаць ажыццяўляцца ўжо гэтым летам.

Зноў Аляксандр спадзеяцца на фонд «Адраджэн-не-Агра»: ён мяркуе ўзяць пазыку на набыцц дзвюх кароў. Нават нягледзячы на вялікую працу: малако раніцай трэба аддаваць зборшычку каля 5 гадзін, таму падымцацца даводзіцца а 4-й. Улетку столькі працы, што гаспадары «кладуцца спаць, як падоўжы».

Але на сёння займацца вытворчасцю малака выгадна, — настойвае Аляксандр. — Працаёмка, кло-патна, але ўсё ж такі выгадна. Карова — гэта мама, штодня малачка дае. У сярэднім на нашых каровах можна зарабіць болей за 2 мільёны штомесяч.

Рынак збыту малака стабільны, таму Аляксандр і яго брат задумаліся аб развіцці падсобных гаспадар-кі і мы ім і дапаможам, — паведамляе дырэктар мясцовага фонду «Адраджэнне-Агра» Таццяна ГУ-РЫНА. — Што ж, прыклад ёсць: гаспадарка з 15 ка-ровамі ў вёсцы Папоўка. Значна, што мы дапама-ем вясковцам не толькі грошыма, але і дзярмі. Сёлага мы вучым іх абслугоўваць пашы.

Механізацыя гаспадаркі Масюковіча паспрыяе **Указ Прэзідэнта Беларусі № 302 «Аб прадастаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вяд-зенне асабістых падсобных гаспадарак»**. Гэты Указ з'явіўся ў дзеянне з 21 ліпеня, дае магчымасць гаспадарам узяць крэдыт пад 5% на тэрмін ад 3 да 7 гадоў, у залежнасці ад мэтаў выкарыстання. Масюковіч хоча ўзяць крэдыт на 7 гадоў, каб набыць сабе сельгасгаспадар-чую тэхніку ачыненай вытворчасці.

Хачу набыць МТЗ-82 з навяснымі агра-гатамі, — прызначае Аляксандр. — Гэты Указ падаспеў своечасова, каб палегчыць працу, дапамагчы набыць добрую тэхніку і павялічыць пагапоў у гаспадарцы.

Галандскі сыр

Людміла Масюковіч вынесла на двор жоўтую гапоўку сапраўднага галандскага сыру. Зроблена яна на звычайным беларус-кім падворку. Праўда, пачаставацца сырам нават французскаму гошчу так і не вышла: сыр сасее толькі 10 жніўня, калі Жан-Шарль Дэронг будзе распываць у Парыжы пра станаўленне згуртаванняў прыватных вы-творцаў сельгасгаспадарчай прадукцыі ў Беларусі.

А што датычыцца сыру, то нядаўна да гра-мадскай арганізацыі «Сялянска», якая з'явіла-ся ў Слаўгарадскім раёне, прыязджала ў го-сці жанчына з Галандыі. Яна і вучыла беларус-кіх жанчын рабіць з мясцовага малака са-праўдныя цвёрдыя сыры. Два рэцэпты старо-га галандскага сыру апрабаваныя на дзвюх гапоўках, якія цяпер саспяваюць.

Гэта працаёмкае справу — гатаваць сыр, — пры-значае Людміла. Цяпер дзень з ім трэба корпацца. І выстаецца ён павінен больш за месяц. Але знешні выгляд ужо ўражае!

На гапоўку сыру з каймаўскаю пазіраюць два малодыя Масюковічы: Косця і Дзяніс справядліва раз-лічваюць на ласунак, бо і яны дапамагаюць бацькам па гаспадарцы. Маці, праўда, заклікае маладых бр-вучыцца, каб паехаць з вёскі ў пошуках лепшага жы-цця. Але цалкам магчыма, што разам з развіццём ся-

пашырэнні пагапоў павінны пачаць ажыццяўляцца ўжо гэтым летам.

Зноў Аляксандр спадзеяцца на фонд «Адраджэн-не-Агра»: ён мяркуе ўзяць пазыку на набыцц дзвюх кароў. Нават нягледзячы на вялікую працу: малако раніцай трэба аддаваць зборшычку каля 5 гадзін, таму падымцацца даводзіцца а 4-й. Улетку столькі працы, што гаспадары «кладуцца спаць, як падоўжы».

Але на сёння займацца вытворчасцю малака выгадна, — настойвае Аляксандр. — Працаёмка, кло-патна, але ўсё ж такі выгадна. Карова — гэта мама, штодня малачка дае. У сярэднім на нашых каровах можна зарабіць болей за 2 мільёны штомесяч.

Рынак збыту малака стабільны, таму Аляксандр і яго брат задумаліся аб развіцці падсобных гаспадар-кі і мы ім і дапаможам, — паведамляе дырэктар мясцовага фонду «Адраджэнне-Агра» Таццяна ГУ-РЫНА. — Што ж, прыклад ёсць: гаспадарка з 15 ка-ровамі ў вёсцы Папоўка. Значна, што мы дапама-ем вясковцам не толькі грошыма, але і дзярмі. Сёлага мы вучым іх абслугоўваць пашы.

Механізацыя гаспадаркі Масюковіча паспрыяе **Указ Прэзідэнта Беларусі № 302 «Аб прадастаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вяд-зенне асабістых падсобных гаспадарак»**. Гэты Указ з'явіўся ў дзеянне з 21 ліпеня, дае магчымасць гаспадарам узяць крэдыт пад 5% на тэрмін ад 3 да 7 гадоў, у залежнасці ад мэтаў выкарыстання. Масюковіч хоча ўзяць крэдыт на 7

Крайна зорбуя

Выпуск
№ 35 (204)

Здароўе на талерцы

ХАЛОДНАЯ ГАРБАТА — СУПРАЦЬ СМАГІ

Звычайная гарбата з лёдам здольная перамагчы смагу ў летнія спякотныя дні, паведалі дыетологі.

У адрозненне ад іншых напояў, у якіх шмат хіміі кансервантаў, гарбаты можна разглядаць як натуральны сродак барацьбы са смагамі. Падчас эксперыменту высветлілася, што ў чорнай гарбате ўтрымліваюцца флаванойды, якія валодаюць уласцівасцямі антыаксідантаў і дапамагаюць захаваць маладосць і засцерагаць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Гарбата дапамагае вярнуць добрае самаадчуванне нават у жудасную спякату, сцвярджаюць спецыялісты.

Акрамя таго, вынікі нядаўніх даследаванняў паказалі, што гарбата таксама здольная зніжаць узровень шкоднага халестэрыну, стабілізаваць ціск і расшыраць сасуды.

Дыетологі рэкамендуюць выкарыстаць найбольш просты рэцэпт прыгатавання гарбаты: заварыце кропку гарбаты і студзіце яе на працягу 20 хвілін, затым дадайце некалькі кубікаў лёду. Можна дадаць трохі мяты або лімона. Бадзёрасць адчуваецца ўжо праз некалькі хвілін пасля прыёму напоя, сцвярджаюць вучоныя.

Увага! Людзям, якія пакутуюць ад язве страўніка і дванаціцперснай кішкі, а таксама ад павышанай кіслатнасці, не варта злоўжываць гэтым танізуючым напоем.

ВІШНЁВЫ СОК ПАВЯЛІЧАЕ ПРАЦЯГЛАСЦ СНУ

Паводле меркавання вучоных, вiшнёвы сок можа ўтрымліваць у сабе калі да моцнага сну.

Даследаванні паказалі: добраахвотнікі, якія выпівалі па шклянцы чыстага (без цукру) вiшнёвага соку раніцай і увечары, мацней спалі ў параўнанні з тым, калі яны выпівалі тую ж колькасць іншага соку. У сярэднім працягласць сну пасля прыёму вiшнёвага соку павялічалася на 17 хвілін.

Актуальнасць гэтага адкрыцця звязаная з тым, што ў наш час бяссонніца стала сапраўдным бедствам для сотняў людзей. Яна негатыўна адбіваецца на якасці іх жыцця і ўзроўні здароўя.

Прыкладна адзін з чатырох дарослых людзей пакутуе ад бяссонніцы, а кожны пятай рэгулярна спіць менш за пяць гадзін ноччу. Даследчыкі прыйшлі да высновы: вiшнёвы сок можа аказваць такі эфект, паколькі сядзёнкінае сінітэзу мелатаніну — гармону, які рэгулюе рэжым сну ў арганізме.

ПІВА — АДЗІН З САМЫХ КАРЫСНЫХ СПІРТНЫХ НАПояў

У параўнанні з іншымі алкагольнымі напоямі, пiва можна прызнаць адным з самых здаровых

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

алкагольных напояў, калі ўжываць яго ва ўмеранай колькасці, сцвярджаюць брытанскія даследчыкі.

Падчас вывучэння напоя высветлілася, што ў пiве ўтрымліваюцца вітаміны, якія неабходныя для збалансаванага харчавання, антыаксіданты і мінералы, якія выдатна засвойваюцца арганізмам. Напрыклад, у пiве вельмі высокі ўзровень крэмнію, які зніжае рызыку ўзнікнення астэапарозу, пацвердзілі эксперты.

Пiва любяць пiць ва ўсім свеце. Таму навіна пра карысць пiва павінна ўрадаваць аматараў гэтага напоя, аднак не варта забываць пра шкоду злоўжывання алкаголем. Алкагалізм мае цяжкі наступны для здароўя і выклікае залежнасць. У тым ліку і пiўны алкагалізм. Таму заўсёды варта памятаць, што спажываць нават карысныя алкагольныя напоі трэба ў меры.

ЦЫБУЛЯ АМАЛОДЖВАЕ АРГАНІЗМ

Цыбуля выступае не толькі ў ролі прафілактычнага сродку ад інфекцыйных захворванняў, але і амалоджвае арганізм. Акрамя таго, гэты прадукт спрыяе развіццю інтэлектуальных здольнасцяў, сцвярджаюць японскія і французскія даследчыкі.

Група навукоўцаў правяла даследаванне, падчас якога выявіла, што цыбуля ачышчае клеткі галаўнога мозгу. Актыўныя серныя злучэнні, якія ўваходзяць у яе склад, трапляючы ў кроў, пазітыўна ўздзейнічаюць на шматлікія важныя зоны, у выніку чаго мозг амалоджваецца. У прыватнасці, паліпшаецца памяць, а таксама адбываецца стануцы ўплыў на эмоцыі.

Пра гэтую ўласцівасць цыбулі вядома даўно. Яна лічыцца адным з лепшых сродкаў, якія эфектыўна змагаюцца з інфекцыямі і сядзёнкінаю ўмацаванню імунітэту. Акрамя таго, французскія навукоўцы ў выніку праведзеных эксперыментаў высветлілі, што ўжыванне цыбулі і часнаку зніжае рызыку развіцця захворвання на рак малочнай залозы.

ЧАРНІЦЫ ПАЛЯПШАЮЦ ПАМЯЦЬ

Чарніцы могуць спрыяць паліпшэнню памяці ў пажылых людзей. Для гэтага дастаткова проста ўключыць іх у штодзённае меню.

Паколькі чарніцы — сезонны прадукт і не заўсёды іх можна знайсці ў лесе або на прылуцках рынку, існуючыя зьявіліся спосабы атрымаваць натуральныя антыаксіданты і супрацьзапаленную падтрымку, якой славяцца гэтыя ягады.

Вось некаторыя з іх: выпіваць адну шклянку ў дзень 100-працэнтнага натуральнага соку з дзікіх чарніц, дадаваць у стравы сушаныя або свежыя ягады, ужываць чарнічныя джэмзі або выкарыстоўваць свежзамарожаныя ягады як асвятляльны дэсерт.

Дарчы, дзякуючы сваім гаючым уласцівасцям, чарніцы могуць не толькі прыпыніць страту памяці, але і... пазбавіць ад маршчынаў.

«ГАРАЧАЯ» ЛІНІЯ УПРАУЛЕННЯ АХОВЫ ЗДАРОўЯ МІНАБЛЫКАНКА (017) 220 20 25

27 ліпеня — галоўны ўрач МРЭК Мінскай ааіаіаіаі Юлія Анатольеўна АУСЯННІК.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

29 ліпеня — загадчык эндарыналагічнага аддзела Мінскага абласной клінічнай бальніцы Але-

на Патроўна ІНДЗЮКОВА.

30 ліпеня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

У графіку магчымых змяненняў.

абласнага наркалагічнага дыспансэра Вячаслава Уладзіміравіча САЛАДУХА.

28 ліпеня — загадчык арганізацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Мінскага

АЖОУВА ПАДЗНАКАМ САВЫ



...ЗА ШЭСЦ МЕСЯЦАЎ УСАГО ВЬЕЗДАЎ ПА РЭСПУБЛІЦЫ Ў НАС — 242 ТЫСЯЧЫ. ПРЫ ГЭТЫМ У БОЛЬШАСЦІ ВЫПАДКАЎ ЗАТРЫМЛІВАЛІСЯ ПРАВАПАРУШАЛЬНІКІ І БЫЛІ РАСКРЫТЫЯ ЗЛАЧЫНСТВА.

СУМЕСНЫ ВЫПУСК «ЗВЯЗДЫ» І ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

3 юбілеем!

У падраздзяленнях аховы Віцебскай вобласці ўжо стала добрай традыцыя ўрачыста праводзіць супрацоўнікаў на заслужаны адпачынак, значнае супрацоўнік групы кадраў Аляксандр Аневіч.

Уладзімір КАРШАКОЎ, першы намеснік начальніка Дэпартаменту аховы МУС Рэспублікі Беларусь, палкоўнік міліцыі:

«НАРАДЫ АХОВЫ ЗРАБІЛІ ПЭЎНЫ ЎНЁСАК У ПРАФІЛАКТЫКУ І РАСКРЫЦЦЕ ЦЯЖКІХ І АСАБЛІВА ЦЯЖКІХ ЗЛАЧЫНСТВАЎ»

«Сёлета за паўгода нарады аховы ўзялі ўдзел у раскрыцці 2876 злачынстваў»



— Уладзімір Мікалаевіч, скончылася паўгоддзе. Пра якія галоўныя яго вынікі вы можаце расказаць нам?

Шэсць месяцаў 2876 злачынстваў. Гэта і забойствы, і цяжкія злачынствы паштоўджанні, разбоі, рабаванні, кватэрныя крадзяжы, хуліганства. Акрамя таго, нарады аховы зрабілі ўнёсак у прафілактыку і раскрыццё цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Так, за гэта паўгоддзе супрацоўнікі падраздзялення аховы ўстаноўлены падзорныя ва ўчывенні 99 злачынстваў.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

- Каля паловы крадзяжоў з кватэр адбываецца праз адчыненныя дзверы!
Крадуць усё: ад ежы да ювельных упрыгажэнняў
Едзецце ў адпачынак — паклапаціцеся пра бяспеку кватэры
Больш за ўсё абкрадаюць жыллё на Гомельшчыне
У кожным другім выпадку крадзяжу ў кватэры былі адчыненыя дзверы

З-за чаго вашу кватэру могуць абакрасці? Якія асноўныя прычыны ўзладзеў? Як засцерагаць сваю маёмасць? Парады чытачам «Звяды» даюць палкоўнік міліцыі, спецыялісты Міністэрства ўнутраных спраў.

Найбольш прафесійныя зладзеі дзейнічаюць у Мінску, — кажа Віктар ЮЗЭФОВІЧ, намеснік начальніка 2-га ўпраўлення Галоўнага ўпраўлення крмінальнага вышукі крмінальнай міліцыі МУС Беларусі. — Тут было раскрыта 9 злачынных групавак, у склад якіх уваходзіла 22 чалавекі. Яны здзейснілі 133 крадзяжы. На ліку адной з гэтых групавак — 26 кватэрных крадзяжоў. Яны высвядроўвалі замочкі проста праварочвалі яго сарцавіну. Варта адзначыць, што гэта прафесіяналы, якія мелі некалькі судзімасцяў. Дзейнічалі ў сталіцы і 11 зладзеў-адзіночак. Агулам яны здзейснілі 63 крадзяжы.

Калі казаць пра рэгіёнах, то найменшая колькасць крадзяжоў у Гродзенскай вобласці. Цяжка сказаць, з чым гэта звязана. Я думаю, гэта з-за таго, што вобласць мае межы з дзюйма дзяржавамі Еўрапейскага саюза, і шліякі адыходу досыць абмежаваныя. А вось Гомельшчына проста захываецца крадзяжамі з жылля.

За бягучы паўгода ў Беларусі зарэгістравана 11 414 крадзяжоў, за аналітычны перыяд мінулага — 12 271. У гэту статыстыку уваходзяць не толькі крадзяжы з кватэраў, але і з інтэрнатаў, катэджаў, дачы і г.д. Сёлета супрацоўнікі міліцыі знайшлі зладзею ў 6859 выпадках (60,1 працэнта ад усіх).

Часта зладзеі карыстаюцца чалавечай няўважлівасцю і сквалнасцю. Два гады таму ў сталіцы былі абкрадзеныя кватэры, што здваліліся ў наём на суткі. Зладзеі здымалі дарагія кватэры, плацілі па 80—100 долараў. І вывозілі дарагуе мэбле, тэлевізар, сантэхніку, джакузі і г.д. Ні суседзям, ні вадзіцелю, што паравозіў гэтую мэбле, ніяк не зацікавілі прычыны такіх перавозак. Калі ў гаспадар кватэры запыталі, што за людзі ў яго здымалі кватэру, ён не змог адказаць. Яго цікавіў толькі прыбытак, і дакументы ён не правярў.

Амаль палова кватэрных крадзяжоў учынена шляхам свабоднага доступу. Гэта забытыя адчыненыя дзверы, вокны, балканы. Бывае і так, што чалавек лічыць: маўляў, што ў яго красці? І не звычайна дзверы, — расказвае Раман МЕЛЬНІК, начальнік ўпраўлення прафілактыкі МУС Беларусі. — Увогуле мы можам казаць пра «ручачнікі». Гэта тыя людзі, што проста прыходзяць па паверсе і кратаюць ручкі дзвярэй. Багаць, што адчынена, туды і заглядаюцца. У Пінску і Брэсце затрыманыя два гаспадары, якія спецыялізаваліся менавіта на такіх крадзяжах. Другі момант — прывядзенне ў дом выпадковых знаёмых. Бывае так. Пазнаёміліся ў бары ці рэстаране, а пасля злучыцца прапанова працягнуць святкаванне ў вас дома. Нават пагаджаецца набыць спіртное за свую кошт. Пасля гаспадар засынае, а злучыцца выносіць усё тое, што каштуюнае для яго.

Па статыстыцы МУС, крадуць усё: ад прадуктаў харчавання, каструль, некалькіх тысяч рублёў да дарагой відэа- і аўдыятэхнікі. На дачах знікаюць рыдлёўкі, газонакасікі і інш. З новабудуемых выносіць электрапліты, дрэйлы, шпалеры, ламінайт і г.д. У недабудаваных катэджах крадуць інструменты, цэглу, бетон і будаўнічыя сумесі. Гарадскія кватэры прыцягваюць для зладзеяў наўнясна грошай, ювельных вырабаў, а таксама мабільных тэлефонаў.



АБРАБАВАННЕ МЕСЯЦА

Ліпень. Мінск. У 15.10 на пулт цэнтралізаванага назірання Кастрычніцкага аддзела аховы паступіў сігнал трывогі — спрацавала трывожная кнопка ювельнай кравы «Блюз», размешчанай на вуліцы Чкалава. Дзючына-прадавец патлумачыла «аховаўцам», якія прыбылі праз 3 хвіліны, што ў 15.07 у ювельнік сапона замішоў сярэдняга росту мужчына ў сонцаахоўных акуларах і калені. Ён падшоў да прылаўка, за якім сталі тры дзючыны-менеджеры па продажы, дастаў нож і запартаваў ад персаналу кравы сабраць золата з вітрыны і дастаць усё, што аховаўцаў у сейфе. Дзве дзючыны адчынілі вітрыны і сталі марудна збіраць упрыгажэнні. Трэцяя увайшла ў памішканне, дзе знаходзіўся сейф. Менавіта на ім была ўстаноўлена кнопка трывожнай сігналізацыі, якую дзючына націснула (у ювельнік кравых у розных месцах устаноўлены да 10 трывожных кнопак. — Заўвага аўтара). Калі яна вярнулася, то убачыла, што рабунік крышчыць вітрыны кулакамі, так ён быў абураны маруднасцю работнік. Сабраўшы упрыгажэнні ў пластыкавы пакет, зламанык выбег з кравы, пакідаючы за сабой кроплі крыві — ён параніў правую руку. Нарад у складзе прапаршчыка Фёдора Пацова і старшыні Рамана Русісвава пусціў па следзе рабунік службывага сабаку Дзінга, папрасіўшы па рацыі дадатковае дапамогу.

Другая група затрыманыя ў складзе прапаршчыка Васіля Шабаліна і старшыні Сяргея Войтава стала «адрэацываць» квартал. «Нам далі арыенціроўку, што злучыцца накруаваць да вуліцы Варанянскага, — расказвае Васіль Шабалін, — а таксама яго прыкметы (асабліва важна тое, што ў яго парэзана правая рука). Паўдзядкаючы да кравы «Чкалаўскі», мы убачылі мужчыну з пакетам. Яго рука была перавязана зялёнай майкай, і мы здагадаліся, што гэта «наш кліент». Спешыўшыся, міліцыянеры кинуліся на падзэронага. «Звалі яго ўжо ў кустах, — успамінае Сяргей Войтаў, — там жа знайшлі пакет з упрыгажэннямі і нажом».

Высветлілася, што затрыманы — вялікі аматар азартных гульніў, заўсёдна казіно, які да таго ж наўдана аформіў крэдыт на набывіццю ноўтбука. Адным словам, яго даўгі раслі не па днях, а па гадзінах. Дарчы, ён ужо быў раней судзімы за прывасненне і хуліганства. На гэты раз ён паспрабаваў прывасніць 142 найменні залатых выбараў на суму 89 млн руб. Па факце разбою Кастрычніцкім РУУС завездзена крмінальная справа.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

БЯСПЕКА КВАТЭРЫ — КЛОПАТ УЛАСНІКА

Не ўсе злачынствы, на жаль, міліцыя ў стане раскрыць. Я не хачу сказаць, што міліцыя не працуе. Проста практыка ўсіх міліцыяў ды паліцыі свету кажа, што ўсё ж такі і злачынцы дзейнічаюць таксама па сваіх часта нядарэна адрацваных схемах, — кажа Раман Мельнік. — Калі мы кажам пра тое, што я з'яўляюся ўласнікам маёмасці, то варта задзець мне самому сабе пытанне: наколькі мая маёмасць у бяспецы. Першапачаткова ўвага адрасу асцоўваецца на ўваходных дзверы. Тут я разумею, што ўваходныя дзверы ў мяне пастаўлены больш за пяць год таму, або дзверы ўстаноўлены пры здані дома, у якім я жыў ужо 20 гадоў. Таму яны не адпавядаюць сваёй прыналежнасці — закрываць памішканне. Пасля варта звярнуць увагу на замкі. Пры гэтым разумею, што ў вас звычайны замочнік кнопачнага тыпу. А вытворцы такіх замочкаў нават кажуць, што на працягу трох-чатырох гадоў эксплуатацыі ў выніку натуральнага зносу ён губіць свае ўласцівасці. Таму яго становіцца лярчэй адкрыць злодзею. Плюсвая тэмпература на вуліцы — хочацца адчыніць вокны. Аднак сыходзячы з дому, як правіла, забываеш на іх. І калі акно ці балкон знаходзяцца на першым ці апошнім паверхах, то верагоднасць крадзяжоў узрасце. Ва ўсіхлякіх выпадках, вырашаць самім уласнікам, якім чым аховаць сваю маёмасць. Мы толькі заклікаем быць пільнымі і асцярожнымі.

«Ніякія краты не абароняць ад крадзяжу»

Краты і іншыя сродкі абароны маюць адну асаблівасць, — расказвае Ігар БРЭЛЬ, намеснік начальніка сродкаў і сістэмаў аховы Дэпартаменту аховы МУС Беларусі. — Ніякія металічныя дзверы, ніякія краты не абароняць ад крадзяжу. На сёння адным з эфектыўных спосабаў аховы жылля з'яўляецца ахоўная сігналізацыя. Сігналізацыя рэагуе на цягло чалавека. Як толькі вы паставілі кватэру на сігналізацыю, усё звесткі аўтаматычна выводзяцца на пулт дыспетчара. Як толькі ёсць сігнал, што нехта ўлез у вашу жыллё, супрацоўнікі Дэпартаменту выязджаюць на месца.

Можна атрымаць і паслугу па трывожнай сігналізацыі. Адзіны эфектыўны спосаб абароны ад разбойных нападў — не ланцужок і не вочка, а кнопка «трывожнай» сігналізацыі. І калі колькасць кватэрных крадзяжоў змяншаецца, то колькасць разбойных нападў узрасце ў Гродзенскай, Віцебскай і Магілёўскай абласцях.

Цяпер больш за 16 тыс. дамоў абсталяваныя трывожнай сігналізацыяй. Часта не даючы кватэру пад ахову, толькі каб не псаваць інтэр'ер. Але па словах Ігара Брэля, цяпер ёсць тэхнічныя магчымасці для ўсталяўкі бесправоднай сігналізацыі.

— Гэта будзе даражэй, аднак не сапсуе ваш інтэр'ер, — кажа спадар Брэль. — Кошт усталяўкі сігналізацыі на дзверы і вокны — каля 400 тыс. рублёў. Наступнае абслугоўванне — з узомам уваходных дзвярэй. У 4% выпадкаў зладзеі падбіралі ключ, у 9% быў свабодны доступ у кватэру. — больш за 60% крадзяжоў учыненыя ў працуючых іх пераважна з 8.00 да 16.00.

АСНОЎНЫЯ СПАСАБЫ КРАДЗЯЖУ:

- узлом дзвярэй;
уздзеянне на акно;
пранікненне праз фортку;
пранікненне праз балкон;
падбор ключа;
падарб сарцавіны замка;
свабодны доступ праз адчыненыя дзверы.
- Асноўныя памылкі: захоўванне запаснога ключа ў суседзях ці пад дыванком, выкарыстанне слабых замочкаў, незакрытыя вокны ці дзверы, а таксама лоджы і балконы. Афшаванне прыбытку малазнабытым людзям.

ПІЛЬНЫЯ СУСЕДЗІ

Ліпень. Гродна. У 3.40 ночы нарад групы затрымання Кастрычніцкага аддзела аховы ў складзе старшыні міліцыі Андрэя Патаповіча і міліцыянера-кіроўцы прапаршчыка міліцыі Аляксандра Белайчука выбыў па ўказанні дзюжурнага Кастрычніцкага РАУС для праверкі інфармацыі аб тым, што ў кватэры па вуліцы Саломайвай знаходзяцца чужыя.

Прыбыўшы на працягу 3 хвілін, міліцыянеры высветлілі ў суседзям, якія патэлефанавалі ў міліцыю, што ў адной з кватэр чулі падзорны шум, хоць гаспадыні ў гэты момант знаходзіцца ў вёсцы. Старшы нарада прыняў рашэнне аглядзець тыльны бок дома, таму што кватэра размешчана на першым паверсе. Пад адным з вокнаў кватэры міліцыянеры знайшлі драўляную скрыню, а на ёй — крэсла. Шкло форты было разбітае. У аконным праёме маюць мужчынскі сілуэт. Нарад звязваў з дзюжурным Кастрычніцкага аддзела аховы і папрасіў дапамогі, каб блакаваць кватэру. У гэты момант у акне з'явіўся невядома. Прапаршчык Белайчук, схаваўшыся за драва, дастаў табельную зброю і гучна спытаў у мужчыны, хто ён такі і ці ёсць у яго дакументы. Той адказаў, што ён гаспадар кватэры і дакументы ў яго ёсць. Міліцыянер загадаў яму вярнуцца ў кватэру і адчыніць уваходныя дзверы для высветлення асобы. Мужчына знік у глыбінні кватэры. У гэты момант прыбыў дадатковы экіпаж у складзе міліцыянера-кінолага старшага сяржанта міліцыі Андрэя Шэфера са службовым сабакам па мянушцы Герда і міліцыянера-кіроўцы старшыні міліцыі Юрыя Сінжовіча, разам з адказным па падраздзяленні камандзірам батальёна капітанам міліцыі Валерыям Касперам. Міліцыянеры цалкам блакавалі кватэру: было невядома, ці адзін там зламанык. Падаспелі і спелча-аператыўная група Кастрычніцкага РАУС. Было вырашана ў прысутнасці панятых адчыніць кватэру і затрымаць невядомага.



Прапаршчыкі міліцыі Аляксандр БЕЛАЙЧУК і старшыня міліцыі Андрэй ПАТАПОВІЧ.

Прычыннішымі дзверы, міліцыянеры убачылі, што па ўсёй вітальні раскіданыя рэчы. Сяржант Шэфер крыкнуў: «Выходзь, інакш пуская сабаку!». У адказ — цішыня. Тады ў памішканне пусцілі Герда, а за ёй рушылі міліцыянеры. Брэх сабакі і квіч чупілі з самага далёкага пакоя. Міліцыянеры ўвайшлі туды. За крэслам хаваўся мужчына і прасіў забраць сабаку. Астатняе было справай тэхнікі. Высветлілася, што зламанык пранік у кватэру з намерам чым-небудзь «пажыціцца», але не чакаў, што суседзі акажуцца такімі пільнымі. Дарчы, на яго рахунку гэта трэці крадзеж за апошні месяц. Ён залаззіў у вокны пустуючых у перыяд водпуску гаспадар кватэры і забраў усё, што мог вынесці. Завездзена крмінальная справа.

ПІЛЬНЫЯ СУСЕДЗІ

Ліпень. Гродна. У 3.40 ночы нарад групы затрымання Кастрычніцкага аддзела аховы ў складзе старшыні міліцыі Андрэя Патаповіча і міліцыянера-кіроўцы прапаршчыка міліцыі Аляксандра Белайчука выбыў па ўказанні дзюжурнага Кастрычніцкага РАУС для праверкі інфармацыі аб тым, што ў кватэры па вуліцы Саломайвай знаходзяцца чужыя.

Прыбыўшы на працягу 3 хвілін, міліцыянеры высветлілі ў суседзям, якія патэлефанавалі ў міліцыю, што ў адной з кватэр чулі падзорны шум, хоць гаспадыні ў гэты момант знаходзіцца ў вёсцы. Старшы нарада прыняў рашэнне аглядзець тыльны бок дома, таму што кватэра размешчана на першым паверсе. Пад адным з вокнаў кватэры міліцыянеры знайшлі драўляную скрыню, а на ёй — крэсла. Шкло форты было разбітае. У аконным праёме маюць мужчынскі сілуэт. Нарад звязваў з дзюжурным Кастрычніцкага аддзела аховы і папрасіў дапамогі, каб блакаваць кватэру. У гэты момант у акне з'явіўся невядома. Прапаршчык Белайчук, схаваўшыся за драва, дастаў табельную зброю і гучна спытаў у мужчыны, хто ён такі і ці ёсць у яго дакументы. Той адказаў, што ён гаспадар кватэры і дакументы ў яго ёсць. Міліцыянер загадаў яму вярнуцца ў кватэру і адчыніць уваходныя дзверы для высветлення асобы. Мужчына знік у глыбінні кватэры. У гэты момант прыбыў дадатковы экіпаж у складзе міліцыянера-кінолага старшага сяржанта міліцыі Андрэя Шэфера са службовым сабакам па мянушцы Герда і міліцыянера-кіроўцы старшыні міліцыі Юрыя Сінжовіча, разам з адказным па падраздзяленні камандзірам батальёна капітанам міліцыі Валерыям Касперам. Міліцыянеры цалкам блакавалі кватэру: было невядома, ці адзін там зламанык. Падаспелі і спелча-аператыўная група Кастрычніцкага РАУС. Было вырашана ў прысутнасці панятых адчыніць кватэру і затрымаць невядомага.



Старшы сержант міліцыі Андрэй ШЭФЕР са сваім напарнікам Юрыем СІНЖОВІЧАМ і аучаркай Гердай.

У ПАМЯЦЬ АХВЯРАЎ ВАЙНЫ

Днямі прадстаўнікі МУС, пракуратуры, гаспадарчага суда, БФСТ «Дынама» сабраліся разам, каб аддаць даніну павагі памяці ахвяраў вайны. Былі ўскладзеныя кветкі да падножжа стэлы «Мінск — горад-герой», а затым адбылося 30-кіламетровая падаржожа на веласіпедзе да гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна».



Старшы сержант міліцыі Андрэй ШЭФЕР са сваім напарнікам Юрыем СІНЖОВІЧАМ і аучаркай Гердай.

Звычайным пунктам веларабегу стаў будынак Дэпартаменту аховы. Паэстраенне, інструментаж ад намесніка начальніка кіруўніцтва кадрамі Дэпартаменту аховы Андрэя Коўтуна, у 2007 уладальніка гатовыя да веларабегу. Хоць ужо адтуль стартаваў на веласіпедзе, частка паехала на аўтобусе да стэлы «Мінск — горад-герой», а затым да «Лініі Сталіна».

Вось цяпер новы маршрут. Арганізаваная калона ў суправаджэнні ДАІ і машыны «Хуткай дапа-

могі» з хуткасцю прыкладна 20 км/гадз. рухалася да «Лініі Сталіна». Сонечнае надвор'е спрыяла так добраму настрою супрацоўнікаў розных падраздзяленняў. Адчуваўся, што гэта каманда сапраўды згуртаваная — многія не першы год удзельнічаюць у акцыі і ўжо сталі сябрамі. Праўда, у супрацоўніцы Генеральнай пракуратуры, адзінай у камандзе жанчыны Таццяны Яновіч, па дарозе здарылася непрадбачанае — адваліўся педаль веласіпеду. Аднак сапраўдныя мужчыны дапамаглі Таццяне, і калона хутка працягнула прагек.

На «Лініі Сталіна» на пытанне «Як вы сябе адчуваеце?» усё з усмешкай адказвалі: «Цудоўна». На тэрыторыі музея, каля танкаў, кожнага ўдзельніка рабегу ўзнагародзілі памятным дыпломам Дэпартаменту аховы МУС. Прадстаўнікі дзюжурных службаў ўсклаі кветкі. Пасля іх арганізавалі цікавую экскурсію па музеі. Завяршылася акцыя смягчым абедам са страў ваенных часоў.

Гэта карысна ведаць...

У асноўным кватэрнаймільнікі кіруюцца прычынамі хатняй гаспадыні: калі я не магу адмыкнуць без ключа металічныя дзверы ці выраць краты, то ніхто ніколі яе і не адчыніць і не вырве; калі я не магу увайсці ў пад'езд, абсталяваны дамафонам, то ніхто пачочы ў гэты пад'езд і не ўойдзе. Таму колькасць кватэрных крадзяжоў хоць і змяншаецца, але пакўль складае значную частку маёмасных злачынстваў.

«Мы па-ранейшаму будзем упэўнена прымаць сігналы з аб'ектаў і своечасова прыходзіць на дапамогу!»

Аляксандр СТАРАВОЙТАЎ, намеснік начальніка Дэпартаменту аховы МУС Рэспублікі Беларусь, начальнік ўпраўлення сродкаў і сістэм аховы, палкоўнік міліцыі:

«Мы па-ранейшаму будзем упэўнена прымаць сігналы з аб'ектаў і своечасова прыходзіць на дапамогу!»

— Аляксандр Аляксандравіч, падводзячы вынікі сваёй працы за паўгоддзе, што новага, пра якія вынікі вы можаце расказаць?

— Самае галоўнае — на працягу гэтага года заключаны дагаворы на ахову больш чым шасці з паловай тысяч жылых дамоў і іншых памішканняў з асабістай маёмасцю грамадзян, якія вырашылі засцерагаць ад небяспекі сваё жыллё з нашай дапамогай.

— А калі параўнаць колькасць ахоўных кватэр і дамоў грамадзян Беларусі і, напрыклад, у краінах СНД?

— Магу вас запэўніць, што мы не ў «адстаючай групе», у нас знаходзіцца пад аховай 143 тыс. жылых дамоў. Ва Украіне аховаўцаў 126 тыс. дамоў пры насельніцтве 50 млн чалавек, а ў Расіі — 1 млн 745 тыс. дамоў пры колькасці насельніцтва 142 млн чалавек.

— Ці праўда, што ахоўная сігналізацыя дапамагае папярэдзіць пажары?

— Любы аб'ёмны апаўчальнік праграмаваны рэагаваць на рух чалавека і цягло, якое ён выпраменьвае, а адпаведна, і на любое змяненне целавага фону ў памішканні. Таму часам ахоўная сігналізацыя спрацоўвае раней, чым пажарная. За апошнія пяць гадоў такім чынам выяўлена і лакалізавана з прыгнечаннем сілаў МЧС 28 пажараў у жылых дамах і кватэрах і 5 пажараў у грамадзян.

— Аляксандр Аляксандравіч, цяпер у самым разгары адпачынальнага сезона і, думаю, многім будзе цікава даведацца пра крадзяжы, якія учыняюцца ў кватэрах або дамах у адсутнасць гаспадароў.

— На колькасць жылых дамоў і кватэр грамадзян, якія аховаўцаў, упывае ўсё-такі агульнае крмінагеннае становішча ў рэспубліцы. На працягу апошніх гадоў лік крадзяжоў з жылля грамадзян змяншаецца, чаму ў немалой ступені садзейнічае і павелічэнне колькасці ахоўных памішканняў з асабістай маёмасцю грамадзян. Напрыклад, у гэтым і мінулым годзе крадзяжоў з кватэр, што аховаўцаў, не дапушчана. Калі летась было прадуклена 47 спробаў пранікнення ў ахоўныя жыллы дамы і кватэры грамадзян, то за паўгоддзе, якое толькі што скончылася, прадуклена 34 спробы пранікнення, і пры гэтым затрыманы 32 асобы, якія спрабавалі іх учыніць.

— А якія тэхнічныя новаўвядзенні чакаюць «ахову» ў набліжаны час?

— У нас ёсць у стадыі распрацоўкі шэраг новаўвядзенняў. Але не хацелася б загадаць пра іх гаварыць. Як толькі будзе дапрацаваны некаторыя нюансы і нам будзе што канкрэтна прапанаваць людзям, мы неадкладна гэта зробім. Магу толькі сказаць, што ў сувязі з развіццём тэхнічнага прагрэсу ў дэпартаменту ўзніклі пэўныя цяжкасці, звязаныя з укараненнем некаторых тэлекамунікацыйных інвацыяў. Гэтая праблема з'явілася, напрыклад, у Віцебску.

Але мы своечасова яе вырашылі. Ужо створаны новыя ўзрвы рэтранслятары, якія цяпер праходзяць доследную эксплуатацыю. Магу запэўніць чытачоў газеты ў адным: праблем з аказаннем паслуг грамадзянам не ўзнікну. Мы па-ранейшаму будзем упэўнена прымаць сігналы з аб'ектаў, якія «спрацавалі», і своечасова прыходзіць на дапамогу!

Над спецыяльным працягам: Уладзімір ЗІДАНОВІЧ, Юлій АКСЮЧЫЦ, Наталія ШУЧУРКА, Яўген ТАЛІЙ.



Приорбанк

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:**

Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
21 июля 2010 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Наблюдательного совета
«Приорбанк» ОАО
Протокол № 8
от 25 июня 2010 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
21 июля 2010 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Наблюдательного совета
«Приорбанк» ОАО
Протокол № 8
от 25 июня 2010 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций «Приорбанк» Открытого акционерного общества 17-го выпуска

1. Наименование эмитента (на белорусском и русском языках):

На белорусском языке:
полное — «Приорбанк» Адкрытае акцыянернае таварыства;

сокращенное — «Приорбанк» ААТ.

На русском языке:
полное — «Приорбанк» Открытое акционерное общество;
сокращенное — «Приорбанк» ОАО.

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Юридический и почтовый адрес: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А, тел./факс: 289-90-87, 289-91-91. Электронный адрес: info@priorbank.by.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда:

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 412 279 277 350 (Четыреста двенадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, и сроки ее публикации:

Периодическое печатное издание газета «Звезда» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, место его нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок специального разрешения (лицензии):

Наименование депозитария — «Приорбанк» ОАО.
Юридический и почтовый адрес — 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А.

Дата и место государственной регистрации — зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 г. под номером 12.

Специальное разрешение (лицензия): № 02200/0247770 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, зарегистрирована в реестре лицензий за № 5200-1246-939, решение № 33 от 20 апреля 2006 года, внесены изменения на основании решения № 283 от 03.08.2007 года выдана Министерством финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии — до 30.05.2011 г.

6. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование регистрирующего органа:

«Приорбанк» Открытое акционерное общество зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 года под номером 12.

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным советом «Приорбанк» ОАО 25 июня 2010 года, протокол № 8.

8. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии):

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций:

- в центральном офисе «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, В. Хоружей, 31-А с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.00,
- в информационном центре «Приорбанк» ОАО (ежедневно кроме выходных и праздничных дней): по телефону +375 17 289 90 90, 187 (в Минске), 487 (для абонентов Velcom, Life :), MTC).

9. Цель выпуска облигаций:

Формирование ресурсной базы банка.

10. Объем эмиссии, количество и форма выпуска облигаций и связанные с ними права:

Объем эмиссии облигаций составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей.
Количество облигаций 500 000 (пятьсот тысяч) именных процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций.

Серия «ПР-17», номера «000001-500000».

Облигации выпускаются в виде записей на счетах. Владелец облигации имеет право на получение по ней номинальной стоимости (основного долга), выплачиваемой при погашении облигации, а также на получение дохода в виде процентного дохода, начисляемого на номинальную стоимость облигаций.

11. Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость одной облигации 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Период проведения открытой продажи облигаций:

Дата начала продажи: 02 августа 2010 года.
Дата прекращения продажи: 02 февраля 2011 года.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Продажа облигаций осуществляется в «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А с 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике Беларусь дни, и/или на аукционе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала открытой продажи облигации продаются по номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода за текущий период.

14. Срок обращения облигаций и период начисления процентов:

Срок обращения облигаций: 02 августа 2010 года по 02 августа 2013 года (1096 дней).

Дата погашения облигаций: 02 августа 2013 года.
Период начисления процентов: с 02 августа 2010 года по 02 августа 2013 года (1096 дней).

15. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций осуществляется 02 августа 2013 года. Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО.

Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций «Приорбанк» ОАО — 22 июля 2013 года. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего владельца, указанным в реестре владельцев облигаций «Приорбанк» ОАО на дату закрытия реестра.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

16. Условия и размер выплаты дохода по облигациям, и порядок его определения:

Процентная ставка по выпуску облигаций ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 1 % годовых. Выплата дохода по облигациям осуществляется (1 раз в 2 месяца) в виде процентного дохода.

02 октября 2010 года,
02 декабря 2010 года,
02 февраля 2011 года,
02 апреля 2011 года,
02 июня 2011 года,
02 августа 2011 года,
02 октября 2011 года,
02 декабря 2011 года,
02 февраля 2012 года,
02 апреля 2012 года,
02 июня 2012 года,
02 августа 2012 года,
02 октября 2012 года,
02 декабря 2012 года,
02 февраля 2013 года,
02 апреля 2013 года,
02 июня 2013 года,
02 августа 2013 года (выплата процентного дохода и погашение облигаций).

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период выплаты дохода по установленной процентной ставке.

Расчет дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Дп = \frac{Нс \times Пс}{100} \times \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366} \right),$$

где:

Дп — процентный доход по облигациям;
Нс — номинальная стоимость процентных облигаций;
Пс — ставка процентного дохода за период;
Т365 — количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 — количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе от выпуска облигаций (запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь):

Эмитент производит возврат средств владельцам облигаций не позднее 10 рабочих дней со дня запрета или приостановки выпуска облигаций (запрете продажи).

18. Дата и номер государственной регистрации облигаций:

№ 5-200-02-0694 от 21 июля 2010 г.

19. Информация об обеспечении облигаций и другие условия выпуска:

Выпуск облигаций согласован с Национальным Банком Республики Беларусь 08 июля 2010 г. № 288. Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала. Собственный (нормативный) капитал «Приорбанк» ОАО по состоянию на 01 июня 2010 года равен 759 425,1 млн руб. Эмитент осуществляет выпуск облигаций в пределах данных ограничений.

20. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, условия и порядок досрочного погашения облигаций, условия гарантированного досрочного выкупа облигаций, условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их:

Эмитент имеет право выкупить облигации для перепродажи или досрочного погашения. Облигации могут быть досрочно погашены по решению Эмитента. При досрочном погашении инвестору, оплата производится в течение 6-ти дней с момента подачи заявки инвестора на досрочное погашение. Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке, если иное не установлено законодательством.

За три рабочих дня до наступления даты выплаты процентного дохода, обращение облигаций приостанавливается для сбора реестра владельцев облигаций.

Председатель Правления

С.А. Костюченко

Главный бухгалтер

В.В. Манцивода

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций «Приорбанк» Открытого акционерного общества 18-го выпуска

1. Наименование эмитента (на белорусском и русском языках):

На белорусском языке:
полное — «Приорбанк» Адкрытае акцыянернае таварыства;

сокращенное — «Приорбанк» ААТ.

На русском языке:
полное — «Приорбанк» Открытое акционерное общество;
сокращенное — «Приорбанк» ОАО.

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Юридический и почтовый адрес: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А, тел./факс: 289-90-87, 289-91-91. Электронный адрес: info@priorbank.by.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда:

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 412 279 277 350 (Четыреста двенадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, и сроки ее публикации:

Периодическое печатное издание газета «Звезда» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, место его нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии):

Наименование депозитария — «Приорбанк» ОАО.
Юридический и почтовый адрес — 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А.

Дата и место государственной регистрации — зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 г. под номером 12.

Специальное разрешение (лицензия): № 02200/0247770 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, зарегистрирована в реестре лицензий за № 5200-1246-939, решение № 33 от 20 апреля 2006 года, внесены изменения на основании решения № 283 от 03.08.2007 года выдана Министерством финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии — до 30.05.2011 г.

6. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование регистрирующего органа:

«Приорбанк» Открытое акционерное общество зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 года под номером 12.

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным советом «Приорбанк» ОАО 25 июня 2010 года, протокол № 8.

8. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии):

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций:

- в центральном офисе «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, В. Хоружей, 31-А с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.00,
- в информационном центре «Приорбанк» ОАО (ежедневно кроме выходных и праздничных дней): по телефону +375 17 289 90 90, 187 (в Минске), 487 (для абонентов Velcom, Life :), MTC).

9. Цель выпуска облигаций:

Формирование ресурсной базы банка.

10. Объем эмиссии, количество и форма выпуска облигаций и связанные с ними права:

Объем эмиссии облигаций составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей.
Количество облигаций 500 000 (пятьсот тысяч) именных процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций.

Серия «ПР-18», номера «000001-500000».

Облигации выпускаются в виде записей на счетах. Владелец облигации имеет право на получение по ней номинальной стоимости (основного долга), выплачиваемой при погашении облигации, а также на получение дохода в виде процентного дохода, начисляемого на номинальную стоимость облигаций.

11. Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость одной облигации 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Период проведения открытой продажи облигаций:

Дата начала продажи: 02 августа 2010 года.
Дата прекращения продажи: 02 мая 2011 года.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Продажа облигаций осуществляется в «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А с 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике Беларусь дни, и/или на аукционе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала открытой продажи облигации продаются по номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода за текущий период.

14. Срок обращения облигаций и период начисления процентов:

Срок обращения облигаций: 02 августа 2010 года по 02 ноября 2013 года (1188 дней).

Дата погашения облигаций: 02 ноября 2013 года.
Период начисления процентов: с 02 августа 2010 года по 02 ноября 2013 года (1188 дней).

15. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций осуществляется 02 ноября 2010 года. Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО.

Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций «Приорбанк» ОАО — 25 октября 2013 года. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего владельца, указанным в реестре владельцев облигаций «Приорбанк» ОАО на дату закрытия реестра.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

16. Условия и размер выплаты дохода по облигациям, и порядок его определения:

Процентная ставка по выпуску облигаций ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 1 % годовых. Выплата дохода по облигациям осуществляется (1 раз в 3 месяца) в виде процентного дохода.

02 ноября 2010 года,
02 февраля 2011 года,
02 мая 2011 года,
02 августа 2011 года,
02 ноября 2011 года,
02 февраля 2012 года,
02 мая 2012 года,
02 августа 2012 года,
02 ноября 2012 года,
02 февраля 2013 года,
02 мая 2013 года,
02 августа 2013 года,
02 ноября 2013 года (выплата процентного дохода и погашение облигаций).

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период выплаты дохода по установленной процентной ставке.

Расчет дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Дп = \frac{Нс \times Пс}{100} \times \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366} \right),$$

где:

Дп — процентный доход по облигациям;
Нс — номинальная стоимость процентных облигаций;
Пс — ставка процентного дохода за период;
Т365 — количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 — количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе от выпуска облигаций (запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь):

Эмитент производит возврат средств владельцам облигаций не позднее 10 рабочих дней со дня запрета или приостановки выпуска облигаций (запрете продажи).

18. Дата и номер государственной регистрации облигаций:

№ 5-200-02-0695 от 21 июля 2010 г.

19. Информация об обеспечении облигаций и другие условия выпуска:

Выпуск облигаций согласован с Национальным Банком Республики Беларусь 08 июля 2010 г. № 288. Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала. Собственный (нормативный) капитал «Приорбанк» ОАО по состоянию на 01 июня 2010 года равен 759 425,1 млн руб. Эмитент осуществляет выпуск облигаций в пределах данных ограничений.

20. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, условия и порядок досрочного погашения облигаций, условия гарантированного досрочного выкупа облигаций, условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их:

Эмитент имеет право выкупить облигации для перепродажи или досрочного погашения. Облигации могут быть досрочно погашены по решению Эмитента. При досрочном погашении инвестору, оплата производится в течение 6-ти дней с момента подачи заявки инвестора на досрочное погашение. Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке, если иное не установлено законодательством.

За три рабочих дня до наступления даты выплаты процентного дохода, обращение облигаций приостанавливается для сбора реестра владельцев облигаций.

Председатель Правления

С.А. Костюченко

Главный бухгалтер

В.В. Манцивода